



ЗВЯЗДА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

«НЕАБХОДНА АТРЫМАЦЬ МАКСІМАЛЬНЫЯ ДАХОДЫ АД СЕЛЬГАСВЫТВОРЧАСЦІ ВА ЎМОВАХ РОСТУ СУСВЕТНЫХ ЦЭНАЎ»

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўчора ў ходзе рабочай паездкі ў Мінскую вобласць.

«...Мы нічога не ўтойваем: у нас няма нафты і газу, нам кожны год узімаюць на гэтыя цэны. Калі ласка, мы таксама прадаём і хочам з улікам росту цэнаў на вуглевадародную сыравіну і іншыя складальнікі сабекошту атрымаць сваё шчасце ў гэтай цане», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў: «Трэба дакладна дамовіцца з расіянамі, украінцамі, хто будзе купляць для жывёлы корм, колкі трэба, які і «азямліць» гэтых губернатараў на канкрэтныя гаспадаркі ў Беларусі, каб мы не накруцілі, не напасавалі, а потым не ведалі, што з гэтым рабіць». Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што неабходна вельмі дбайна выкарыстоўваць кармы. «Склалася такая сітуацыя, што, можа, нам будзе выгадна нешта прадаць. Цэны растуць і на збожжавыя, і на іншыя віды сельгаспрадукцыі. Таму трэба мець у сябе ў запасе і па-гаспадарску гэта расходаваць», — адзначыў беларускі лідар. Як заявіў Прэзідэнт, Беларусь гатова прадаваць пэўныя віды сельгаспрадукцыі за мяжу. Гаворачы пра Расію, ён сказаў: «Яны плацяць, у іх грошай дастаткова, нафты дастаткова, газу дастаткова. Мы гатовы мяняць, дапамагачь, абкошваць для іх няўдобошы. Няхай прысылаюць людзей, плацяць нам за работу, за амартызацыю тэхнікі і паліва, і мы будзем круціць у рулоны і, калі ім гэта трэба, прадаваць». Пры гэтым кіраўнік дзяржавы адзначыў, што збожжа і прадукцыя з яго будучы прадавацца толькі ў выключных выпадках. У абмежаваных колькасцях рэалізоўвацца на экспарт будзе і камбікорм. «Ні ў якім разе нельга размахвацца нешта прадаваць, паколькі цэны яшчэ растуць. Прадаваць трэба малочную і мясную прадукцыю — гэта наша стратэгія, і з гэтага мы павінны зыходзіць», — падкрэсліў беларускі лідар.

Добрыя цэны на сусветных рынках складаюцца і на многія іншыя віды прадукцыі. У прыватнасці, у гэтым годзе Беларусь атрымала ўраджай піварагнага ячменю добрай якасці, у той час як у Расіі з-за неўраджаю, выкліканага складанымі ўмовамі надвор'я, ёсць значны попыт на гэту прадукцыю. «Гэта вельмі добрая крыніца паступлення валюты ў гэтым годзе», — сказаў Аляксандр Лукашэнка, адзначаючы, што з добрым ячменем і соладам неабходна замацавацца на новых рынках і налазіць супрацоўніцтва на доўгатэрміновай аснове. Аналагічная сітуацыя складаецца і па бульбе. У прыватнасці, цяпер паступаюць заплыты з розных рэгіёнаў Расіі і Украіны на пастаўку гэтага віду прадукцыі. Толькі Татарстан гатовы закупіць да 100 тыс. т. Высокая кан'юнктура цэнаў складаецца таксама на льяную сыравіну. У гэтых умовах Аляксандр Лукашэнка даручыў выпрацаваць сваеабліўную агіўную стратэгію прасоўвання беларускай сельгаспрадукцыі на замежныя рынкі. Кіраваць цэнаўтварэннем ён даручыў віцэ-прэм'еру Івану Бамбізе. «Сусветную цэну адсочвайце і прадавайце. Без яго (Івана Бамбізе) — Заўвага БЕЛТА» у краіне ніхто не павінен прадаваць», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Закупачныя цэны на сельгаспрадукцыю насельніцтва неабходна павышаць у адпаведнасці з ростам сусветных цэнаў, заявіў Аляксандр Лукашэнка. У прыватнасці, абмяркоўвалася, што ў гэтым годзе на замежных рынках складаюцца высокая цэны на бульбу — ад В800 за кг і больш. «Давайце дамовімся, каб мы сяляны на бульбе не падманулі. Калі расце цэна на знешніх рынках і мы будзем прадаваць па В1000 за кілаграм, то сяляне павінны атрымаць пры гэтым добрую капейку за сваю прадукцыю», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Такага ж падыходу трэба прытрымлівацца і па збожжы, калі людзі будуць яго прадаваць. «Не трэба нам апускаць цэну для людзей. Няхай людзі гэту капейку заробяць, і тады нам не трэба будзе іх агітаваць трымаць прасядзіўную гаспадарку і браць зямлю. Трэба закупіць усю бульбу ў насельніцтва, якую захоўваць прадаць, і рэалізаваць на знешніх рынках», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. «Расце цэна на знешніх рынках на збожжа, малако, мяса — вы сялянам павінны рухаць цэну. Гэта павінна быць сумленна», — дадаў Прэзідэнт.

Прэзідэнт распарадзіўся правярць эфектыўнасць работы ўсіх навукова-практычных цэнтраў па сельскай гаспадарцы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. «Усе цэнтры, якія стварылі, мы вельмі сур'ёзна правярэм. Нам патрэбны перадавы вынікі. Неабходна, каб яны сканцэнтраваліся на магутных буйнатарнавых вытворчасцях», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Ён таксама дадаў, што гэта праверка будзе праведзена пасля заканчэння ўсіх уборачных работ у верасні-кастрычніку. Аляксандр Лукашэнка наведваў аграпрамысловы комплекс РУП «Шыпяны-АСК» Смалявіцкага раёна, заснавальнікам якога з'яўляецца Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па земляробстве. Звяртаючыся да вучоных, Прэзідэнт адзначыў, што хацелі бы даведацца, як на практыцы прымяняюцца распрацаваныя імі тэхналогіі. «Некелькі гадоў таму мы дамовіліся, што перададзім навуковым цэнтрам пяць гаспадарак і такім чынам аб'яднаем навуку і зямлю. Ад ідэі да рэалізацыі пяць гадоў мінула. Ця трэба атрымаць на зямлі?» — сказаў кіраўнік дзяржавы. Прэзідэнту было даложана аб стане насеннаводства ў краіне, стратэгіі забеспячэння Беларусі якасным айчынным насеннем, аб тэхналагічным працэсе падрыхтоўкі насеннага матэрыялу. Аднак кіраўнік дзяржавы застаўся не зусім задаволены пачутым. «Нічога новага я не пачуў. Аб гэтым мне раскажваюць на працягу пяці гадоў», — сказаў ён. «Мы правярэм усе такія цэнтры. Павінен быць вынік», — дадаў ён.

Ураджай збожжавых у Беларусі без уліку кукурузы ў гэтым годзе складае каля 7 млн. т. Аб гэтым далажыў Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Міхаіл Русы. Паводле слоў Міхаіла Русага, у саўгассах будзе намалочана 6,8 млн. т, а ў насельніцтва і фермераў — каля 600 тыс. т. Усяго ж у сярэне ва ўсіх катэгорыях гаспадарак будзе каля 7 млн. т. Уборку збожжавых, не лічачы кукурузы, у рэспубліцы плануецца завяршыць да сярэдзі наступнага тыдня. Таксама паступова ўжо нарошчваюцца тэмпы ўборкі кукурузы. Аграры краіны плануецца атрымаць каля 1 млн. т ураджаю гэтай культуры, з якіх пакладуць у сярні больш за 800 тыс. т. Як было даложана Прэзідэнту, у цэлым ураджай кукурузы даволі добры, аднак ёсць страты з-за надвор'я ў Гомельскай вобласці і месцамі ў Магілёўскай. У сувязі з гэтым Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што неабходна прапрацаваць варыянты, як можна дапамагчы пацярпелым раёнам, каб там не скарацілася пагадоўе жывёлы, паколькі кукуруза выкарыстоўваецца ў якасці кармоў. Кіраўніку дзяржавы таксама даложана аб тэмпах уборкі саломы. Як паведаміў Міхаіл Русы, ужо ўборана 73 працэнты. Пры гэтым высокі попыт на салому ў Расіі. Што датычыцца бульбы, то, паводле слоў Міхаіла Русага, беларускія аграрыі разлічваюць на ўраджай каля 1 млн. т толькі ў калгасах, не лічачы насельніцтва. У наступным годзе пасяўныя плошчы гэтай культуры плануецца павялічыць, каб атрымаць ужо каля 1,5 млн. т ураджаю. Пры гэтым увага будзе ўдзяляцца не толькі вытворчасці, але і перапрацоўцы.

Беларусь у бліжэйшы час вызначыцца з інвестарам на будаўніцтве АЭС. Аб гэтым заявіў учора Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў у час паездкі ў Мінскую вобласць. Аляксандр Лукашэнка прызнаў, што існуе праблема дамоўленасці з расійскага боку па будаўніцтве АЭС, чарговы раз адкладзена падпісанне беларуска-расійскага пагаднення. «Мы не скідаем з рахунку іншых інвестараў. У бліжэйшы час мы вызначымся, што будзе будаваць у нас атамную станцыю», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Ён таксама дадаў, што прапановы ў Беларусі нахонт гэтага ёсць. Прэзідэнт адзначыў, што беларускі бок кантактаваў са многімі інвестарамі, але прыняў рашэнне на карысць Расіі. «Мы зыходзілі з таго, як яны паабяцалі. Яны настойліва патрабавалі ад нас, каб яны будавалі гэту станцыю», — растлумачыў кіраўнік дзяржавы. — Затым, я лічу, што толькі па суб'ектыўных фактарах нас пачалі прыскаць. Вы ведаеце, якія гэта фактары. Гэта ў адным ключы з тым, што адбываецца і па іншых напрамках».

Аляксандр Лукашэнка раскажаў, што даручыў ураду правесці апошнія перагаворы з Расіяй і спытаць прама, будучы будаваць ці не. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што першы раз расіян прапанавалі фактычна двайную цэну. «Мы гаворым, што за такую цэну станцыю будаваць не будзем. Мы ж дамаўляліся, што ў нас будучы такія цэны, як у Расіі», — раскажаў Прэзідэнт і дадаў, што беларускі бок пагадзіўся на той кошт, на якім была пабудавана апошняя станцыя ў Расійскай Федэрацыі. Аднак потым расіян выступілі з прапановай стварыць нейкае сумеснае прадпрыемства, якое ў далейшым будзе прадаваць электраэнергію, у тым ліку і беларускаму, на Захад. «Дазвольце! Мы бярэм у вас крэдыт, і не танны, мы яго будзем вяртаць. Якія вы маеце адносіны да нашага тавару?» — сказаў кіраўнік дзяржавы.

У сувязі з гэтым Аляксандр Лукашэнка зноў падкрэсліў, што Беларусь будзе дамаўляцца з іншымі інвестарамі, нягледзячы на тое, што крыху зацягнуліся тэрміны рэалізацыі праекта беларускай АЭС. У той жа час ён адзначыў, што беларускія будаўнікі працуюць, створаюць пляцоўка, гатовыя дарогі. «Таму, калі Расія не будзе будаваць у нас атамную станцыю, а цяпер ідуць гэтыя перагаворы, мы будзем дамаўляцца з іншымі інвестарамі. У свеце яны ёсць. Няхай крыху мы страцім час — не гарчыць. Але мы суверэнная дзяржава, мы просім крэдыт, не танны, тады мы за яго будзем будаваць атамную станцыю з іншай дзяржавай», — рэзюмаваў беларускі лідар.

БЕЛТА.

БЕЛАРУСКИ МАКАВЕЙ

ПРАКАВЕТНАЕ



Фота Аляксандра КІСЕЛІЧУКА.



У Беларусі яго любяць, чакваюць і адзначаюць. Па-рознаму. Па сваіх даўніх мясцовых традыцыях. Адны сціпла і ціха, іншыя — весела і з застоллем, усёй вуліцай, як у Давыд-Гарадку (на фотаздымку). У гэтым палескім горадзе абавязкова свендзіць кветкі, а ў Буда-Кашалёве — моркву. І паўсюль — ваду, мак і мёд. Нездарма Макавей называюць яшчэ і мядовым Спасам. Хто пакаштуе свянцонага макаўскага мядку, будзе **СТАР. 3** моцны і здаровы ўвесь год.



Не ўтрымаліся на вышыні

Жыхар вёскі Вугалец Столінскага раёна рамантаваў дах свайго дома, але не ўтрымаўся і зваліўся на зямлю. Мужчына 1950-га года нараджэння загінуў на месцы. Амаль ў гэты ж час яго аднагодка на вуліцы Маскоўскай у Брэсце пералазіў з суседняга балкона на свой, але не ўтрымаўся і зваліўся. «Хуткая» канстатавала смерць.

Яна СВЕТАВА.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

По поручению ЧПУП «Стародорожский кооппром» (продавец) КУП «Минский областной центр учета недвижимости» (организатор аукциона)

проводит повторный открытый аукцион по продаже объектов недвижимости, расположенных по адресу: Минская область, Стародорожский район, д. Новины в составе: **Лот № 1:** здание откормочного пункта КРС, об.пл. 938,8 кв.м. Начальная цена с НДС — 7 400 000 бел. руб.; **Лот № 2:** здание свинооткормочного пункта, об.пл. 1096,8 кв.м. Начальная цена с НДС — 11 670 000 бел. руб.; **Лот № 3:** здание свинарника-маточника, об.пл. 525,2 кв.м. Начальная цена с НДС — 11 230 000 бел. руб.; **Лот № 4:** здание кормоцеха, об. пл. 136 кв.м. Начальная цена с НДС — 1 700 000 бел. руб. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 25.09.2009. Аукцион состоится **25.08.2010** в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **24.08.2010** до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34; 500 47 12.

Анкадыягназ — яшчэ не прысуд

Паводле звестак Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, кожнае трэцяе жыхіц на Зямлі забяраве рак. На яго хварэюць нават дзеці. Рэакцыя на гэты дыягназ заўсёды адналькавая — жах, безвыходнасць. Аднак на праблему можна паглядзець і з іншага боку. І дапаможа нам у гэтым **галоўны ўрач Мінскага гарадскога клінічна-**

га анкадыяспансара, дацэнт, кандыдат медыцынскіх навук Зігмунд Эдуардавіч ГЕДРЭВІЧ. Мы запрасілі яго на чарговую «прамую лінію», якая адбудзецца 24 жніўня ў аўторак з 12.00 да 13.30 па нумарах **8 (017) 292 38 92 і 292 38 21.** Папярэдняе пытанні можна пакінуць па нумарах: **8 (017) 287 18 36 і 287 17 57.**

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

КАЎКАЗСКІЯ РЭСПУБЛІКІ ДАМОВІЛІСЯ ПАКІНУЦЬ У РАСІІ ТОЛЬКІ АДНАГО ПРЭЗІДЭНТА

Прэзідэнты паўночнакаўказскіх рэспублік па ініцыятыве кіраўніка Чачні Рамзана Кадырава звернуцца ў Дзярждуму з прапановай пераназваць свае пасады. Гэту ідэю падтрымалі прэзідэнты Дагестана, Інгушэці, Кабардына-Балкарый і Карачаева-Чаркесі. Прэзідэнт Паўночнай Асеці ўжо пераназваны ў кіраўніка рэспублікі.

АЭС У ІРАНСКІМ БУШЭРЫ ЗАПУСЦЯЦЬ 21 ЖНІўНЯ

Расія і Іран дамовіліся пра тое, што запуск Бушэрскай атамнай электрастанцыі пачнецца 21 жніўня 2010 года, абвясціла расійская дзяржаўная карпарацыя «Расатом». Раней іранскае тэлебачанне са спыскай на кіраўніка праекта з боку Тэгерана Махмуда Джафары паведаміла, што падрыхтоўка да запуску рэактараў скончаныя. «Усе працы па усталяванні абсталявання і тэставанні праверкі завяршаныя, АЭС зарэз гатовая і ідзе да запуску», — заявіў ён.

У ФРГ ПЕНСІЙНЫ ЎЗРОСТ ПРАПАНАВАЛІ ПАДНЯЦЬ ДА 70 ГАДОЎ

Вядучы нямецкай экспертна-эканамісты прапанавалі павялічыць тэрмін выхаду на пенсію да 70 гадоў, паведамаў Reuters. Паводле слоў кіраўніка нямецкага інстытута эканомікі (IWF) Міхаэля Хютэра, з улікам павелічэння працягласці жыцця і скарачэння колькасці насель-

ніцтва пенсія з 70 павінна разглядацца як рэальная перспектыва.

Хютэра падтрымаў кіраўнік інстытута эканамічных даследаванняў Клаўс Цыммерман, які адзначыў, што рост працягласці жыцця і скарачэнне насельніцтва ў хуткім часе ляжа непадзяльным цяжарам на сістэму пенсійнага забеспячэння. «Паступовае павышэнне пенсійнага ўзросту да 70 гадоў з'яўляецца самым гуманым, што можна распачаць, каб справіцца з будучымі выклікамі», — адзначыў ён.

Урад, са свайго боку, мае намер прытрымлівацца закона, прынятага яшчэ папярэднім урадам вялікай кааліцыі з кансерватараў і сацыял-дэмакратаў, які прадугледжвае паступовае павышэнне пенсійнага ўзросту з 65 да 67 гадоў у перыяд з 2012 да 2029 года. Тым часам старшыня СДПГ Зігмар Габрьэль адзначыў, што выхад на пенсію з 67 гадоў апраўданы толькі тады, калі ўвакля працы гатовы прыняць пажылых людзей; у адваротным выпадку рынак павінен адлавагнага закона неабходна адкласці.

АСКАРА АКАЕВА ПАЗБАВІЛІ НЕДАТЫКАЛЬНАСЦІ

Часовы прэзідэнт Кіргізія Роста Атумбаева падпісала дэкрэт пра пазбаўленне Аскара Акаева статусу былога прэзідэнта рэспублікі і недатыкальнасці, паведамаў «Фэргана.ру».

Як гаворыцца ў тэксце дэкрэта, Акаеў, які пакінуў сваю пасаду ў выніку перавароту ў 2005 годзе, дагэтуль карыстаўся недатыкальнасцю, а значыць, не мог прыцягвацца да адказнасці ў тым выпадку, калі б яго абвінавачалі ў злачынствах, учыненых падчас кіравання.

Дэкрэт часовага ўрада Кіргізіі ўстанавіў, што Акаеў учыніў шэраг цяжкіх злачынстваў, у тым ліку арганізаваў масавыя хваляванні і неправамерна аддаў кіргізіцкія зямлі Кітаю і Казахстану. У сувязі з гэтым ён пазбаўлены статусу экс-прэзідэнта і ўсіх належных прывілеяў.

Генеральнай пракуроры Кіргізіі даручаецца прыцягнуць Акаева да адказнасці і прыняць меры для яго экстрадыцыі. З моманту сваёй адстаўкі Акаеў жыў у Маскве, у Кіргізію ён не вяртаўся.



Арсенал знайшлі ў лесе
У лесе ля вёскі Ліпаўцы Віцебскага раёна знайшлі нешта падобнае на боепрыпасы. Выклікалі сапераў, Яны і дасталі з зямлі 12 мінамётных мін, дзве гранаты і больш за трыццаць узрывальніку часоў вайны. Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Аляксандр Лукашэнка і Павел Барадзін абмеркавалі рэалізацыю саюзных вытворчых праграм

Рэалізацыя саюзных вытворчых праграм абмяркоўвалася 12 жніўня на сустрэчы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Старшыні Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы Аляксандра Лукашэнка з дзяржаўным сакратаром Саюзнай дзяржавы Паўлам Барадзіным.

Былі закрануты пытанні дызельнага аўтамабілебудавання, вытворчасці сельгастэхнікі, развіцця аграрнага сектара. На бліжэйшым Саўміне Саюзнай дзяржавы плануецца прыняць Канцэпцыю аграрнай палітыкі. Асобна абмяркоўвалася праграма занятасці насельніцтва. Праблема стварэння новых рабочых месцаў будзе вынесена на наступнае пасяджэнне ВДС Саюзнай дзяржавы. Дзякуючы розным праграмам у рамках Саюзнай дзяржавы за мінулыя гады былі забяспечаны работай тысячы прадпрыемстваў і створана каля 5 млн рабочых месцаў. Супрацоўніцтва выдзяляе ў тым ліку па такіх напрамках, як касмічныя і нанатэхналогіі, стварэнне суперкамп'ютараў.

На сустрэчы было таксама ўзнята пытанне правядзення сумесных калегій міністэрстваў і ведамстваў.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Фідэля Кастра з днём нараджэння

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Фідэля Кастра з днём нараджэння.

«Дзякуючы Вашай дружэлюбнай палітыцы беларуска-кубінскія адносіны прадаўжаюць паглыбляцца, а правараная часам дружба паміж народамі нашых краін — умацоўвацца», — адзначае Фідэль Кастра. Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што ўзаемавыгаднае супрацоўніцтва Беларусі з Кубай будзе і ў далейшым садзейнічаць росту дабрабыту беларусаў і кубінцаў.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Закупачныя цэны на малако ў Беларусі павысяцца ў сярэднім на 10 працэнтаў

Такое рашэнне змяшчаецца ў пастанове Саўміна № 1177 ад 9 жніўня 2010 года, паведамліў БЕЛТА ў Апарце Саўміна. Закупачная цэна на малако гатунку экстрэ ўзрасць за Вр1000 да Вр1100 за 1 кг, малако вышэйшага гатунку — за Вр865 да Вр950, на малако першага гатунку — за Вр795 да Вр875. Як паведамліў карэспандэнт БЕЛТА ў Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, прыняцце пастановы даць магчымасць павысіць рэнтабельнасць вытворчых малака да 15 працэнтаў, атрымаць сельгаспадарчым арганізацыям у жніўні—снежня 2010 года каля Вр200 млрд дадатковай выручкі і накіраваць яе на закупку мінеральных угнаенняў, гаруча-змазачных матэрыялаў, а таксама павышэнне заробатнай платы.

Крыміналь, эдарэнні

ВАДЗІЦЕЛЬ ЗГАРЭЎ У МАШЫНЕ

Жудасная аварыя адбылася 12 жніўня ў Шчучынскім раёне. Ла вёскі Шэйбакі на прамым гарызантальным участку дарогі з сухім пакрыццём вадзіцель «Рэно» парушыў правылы абгону. Пасля заканчэння гэтага манёўру, вяртаючыся на сваю паласу руху, ён дапусціў занос машыны і выехаў на сустрэчную, у якой ехаў МАЗ. Урэзаўшыся ў аўтабетноназашчыны, «Рэно» загарэўся. Агонь цалкам знішчыў машыну. Яе вадзіцель згарэў у салоне. Да таго часу МАЗ з'ехаў у кювет і перакуліўся.

Алег ДУК, старшы інспектар УДАІ УУС Гродзенскага аблвыканкама.

УПАРТЫ...

Увечары 12 жніўня брэсцкія памежнікі затрымалі грамадзяніна Украіны, які спрабаваў зрабіць падпол, каб трапіць у Польшчу. Пра гэта БЕЛТА паведамліў у прэс-цэнтры Дзяржпагранкімтэта. Затрыманне адбылося прыкладна за 350 м ад мяжы. Документаў у мужчыны не было, але яго асобу адрозіў устанавілі. «Затрыманы там не проста прымільгае, а парадкам надкучыў», — тлумачыць у памежным ведамстве. Аказваецца, яго чатыры гады з інтэрвалам прыкладна ў шэсць месяцаў 60-гадовай украінскай спрабе з дапамогай рыдлёўкі прабраць у Польшчу з нашай краіны.

Як патлумачылі памежнікі, менавіта спецыфічная медыцынская даведка дапамагае мужчыну пазбягаць пакарання і ўнясення ў спіс неўзятых. На заставе упэўнены, што праз пакаранне «землякоў» зноў з'явіцца ў гэтыя мясціны.

Цяпер затрыманы аформлены як парашальнік мяккі. Прымаючы пад увагу неардынарныя выпадку, яго адправілі не ў ізалятар часовага ўтрымання, а ў медастанова. Там мужчына прабудзе да той пары, пакуль яго не перададуць украінскім памежнікам.

ПРЫПЫНАК НА ПЕРАПРАВЕ

На паромнай пераправе праз Дняпроўска-Бугскі канал каля вёскі Рудзекі Кобрынскага раёна супрацоўнікі міліцыі затрымалі аўтамабіль 31-гадовага жыхара Кобрына. У машыне знаходзіліся 44 клявія баўлы з аздэннем. Документаў на тавары, якія папярэдне ацэнены ў 30 мільёнаў рублёў, у вадзіцеля не аказалася. Тавар затрыманы.

Яна СВЕТАВА.

ЗАПАЛІЛІ ПА АПОШНЯЙ...

Целы двух мужчын 21 і 47 гадоў знойдзены ў доме ў вёсцы Багуціцы Ельскага раёна. Пажар, які фактычна знішчыў пабудову з барвення і ляску побач, хутчэй за ўсё, пачаўся з-за таго, што хтосьці з іх паліў у ложку.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Первичная организация профсоюзно государственного учреждения «Республиканская больница медицинской реабилитации «Городище» прекращает деятельность. Штамп и печать считать недействительными. Претензии принимаются, согласно законодательству, со дня опубликования объявления по адресу: Минский р-н, п.о. Городище, ГУ РБМР «Городище».

БЕЛАРУСКАЕ КІНО ЁСЦЬ НА DVD-ДЫСКАХ, ТОЛЬКІ БЕЛАРУСКІ ГЛЯДАЧ ПРА ГЭТА НЕ ВЕДАЕ...

Упершыню я пачыла ў продажы прадукцыю «Беларусьфільма» сёлета на «Славянскім базары ў Віцебску». Прыкметны стэнд ў цэнтры горада з назвай Нацыянальнай кінастудыі прыцягнуў, спадзяюся, не толькі маю ўвагу — хоць бы таму, што пабачыць беларускія фільмы ў продажы вельмі незвычайна... Пазнаёміўшыся з асартыментам, я прыдбала дыск з айчыннымі мультфільмамі, абміншчы «Інсайт» Рэнаты Грыцковай і «Дацшыш фантастыш» Аляксандра Канановіча, якія таксама прадаваліся. Разам з дакументальстыкай нашай анімацыі сапраўды ёсць чым ганарыцца. На жаль, ні першае, ні другое асабліва нідзе не паглядзіш. Таму я і «дахапіла» з радыёсцю зборнік мультфільмаў, у які ўвайшлі творы Міхаіла Тумелі, Аляксандра Ленкіна, Сяргея Кац'ера, Таццяны Кубліцкай...

На гэтым мае сутыкненні з беларускімі фільмамі ў продажы скончыліся. І я задумалася: а што ж гэта такое было?

Аказваецца, сёлета вясной паміж УП «Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» і кампаніяй «Вігма» было падпісана партнёрскае пагадненне, паводле якога кампанія «Вігма» цяпер вырабляе і распаўсюджвае DVD-прадукцыю з твораў айчынскага кінамастаства. На сёння выйшлі ўжо чатыры дыскі. Акрамя трох згаданых вышэй, яшчэ фільм «Крапавы берэт» рэжысёра Андрэя Голубева.

— Нельга сказаць, што ў нашых планах выдаць усе фільмы кінастудыі за 85 гадоў, — кажа Валяціна Белякова, прэс-сакратар кінастудыі «Беларусьфільм». — У першую чаргу на дысках будуць выходзіць нашы новыя фільмы. Але мы будзем рухацца ў кірунку таго, каб выпускаць у свет для хатняга прагляду і класіку айчынскага кінематографа, напрыклад, фільмы «Белыя росы», «Бураціна» і іншы.

Дык дзе ж можна сёння набыць



дыск з беларускім фільмам? «Тэрыторыя распаўсюду прадукцыі кампаніі «Вігма», — адказвае Валяціна Белякова, — уся Беларусь, уключаючы абласныя і раённыя цэнтры. Натуральна, там, дзе ёсць пункты продажы «вігмаўскай» прадукцыі, ёсць нашы фільмы. Так нам пабаяццала кампанія. І мы верым. У нас жа дзелавыя стасункі. «Вігма» павінна займацца, як вырабляючая кампанія, і рэкламай сваёй прадукцыі, сярод якой ёсць і нашы фільмы. Мы, са свайго боку, дапамагаем плакатамі, флаерамі, фота-дэмынкамі, але рэклама — не наш асноўны аб'ект. Гэта абавязак вырабляючай кампаніі».

Каб правярць яшчэ раз, ці ёсць у продажы беларускія фільмы ў крамах сталіцы, я выбралася ў горад. У самых буйных і вядомых сетках крамы «Містэрый гуку» прадукцыі «Вігма» не аказалася. Я разгубілася. Мне нічога не заставалася, акрамя як удакладніць, дзе ж можна набыць DVD-прадукцыю самай буйной і вядомай айчынай вырабляючай кампаніі.

— На вуліцы Раманаўская Слабада ёсць наша фірмовая крама, — распавядае намеснік генеральнага дырэктара кампаніі «Вігма» Марына СКРУМДЗІЦ. — Ёсць наша прадукцыя і ў гіпермаркетах.

— А беларускія фільмы там ёсць? — цікавілася я.

— У фірмовы краме ёсць, а за гіпермаркеты я не магу адказаць, таму што яны самі выбіраюць па каталогі тое, што будзе ў нас закупаць. Але, як правіла, для асартыменту ўсяго бяруць па 1-2 дыскі, — тлумачыць Марына Міхайлаўна.

Далей я накіравалася, вядома ж, у фірмовую краму. Ла ўвахода стракацеў плакат фільма «Дацшыш фантастыш». Гэта абнадзейвала. Але зайшоўшы ўсярэдзіну, я ледзь адшукала ў самым непрыватным закутку на верхняй паліцы без аніякіх пазнакаў (за чатырох даступных) фільмы «Беларусьфільм». «Страшна падумаць: што ж тады ў нефірмовых крамах? А ў раённых цэнтрах?» — сказала я сама сабе. Прадавец Аляксандр ветліва мне патлумачыў, што гэта ўсе бе-

ларускія фільмы, якія ёсць у наўжытае. «А ці карыстаюцца пазытамі?» — не адчэпляюся абавязку службы. «Ну, вось пра гэты пыталіся кагадзе, таму што ў кінацэнтры ішоў, — тыцкае Аляксандр у дыск з надпісам «Дацшыш фантастыш» — А так не вельмі цікавацца». — «А не ведаеце, у гіпермаркетах ёсць?» — «Наша прадукцыя, наогул, ёсць. А вось наконт беларускіх фільмаў не ўпэўнены. Крамы ж бяруць толькі тое, што добра прадаецца...» — разважае прадавец.

У некалькіх гіпермаркетах, дзе я пабывала, ніякіх беларускіх фільмаў не аказалася і блізка. Акрамя таго, сярэднстатыстычная рэакцыя прадуючы на пытанне «А ці ёсць у вас беларускія фільмы на дысках?» была: «Беларускія? Фільмы?» — з большым гразлівай і абуранай інтанацыяй. «Так, беларускія. Кампанія «Вігма» выпускае», — не здавалася я. «Мы з «Вігмай» толькі па CD працуем», — з гонарам абвясціла мне адна прадавачка.

Не дзіва, што для мяне (які для ўсіх астатніх, відаць) было ў навіну пабачыць у Віцебску беларускія фільмы ў продажы. Ды гэта была, атрымліваецца, нейкая экзотыка, якую цяпер яшчэ паспаўраў адшукаць. Фільмы ёсць, нават дыскі ёсць з беларускімі фільмамі, а ў продажы не знайсці нічога. І не дзіва, што беларускі глядач не прытэаваўся беларускае кіно ў крамах — пра яго існаванне (маецца на ўвазе сучасны кінематограф, а не класіка беларускага савецкага кіно) сёння мала хто ведае. Яго якось — змя асобна. Сённяшняму глядачу трэба паказваць і расказаць, для таго, каб зацікавіць. А тут — ні рэкламы, ні інфармацыі пра тое, што «ўра!» здзейснілася нарэшце — мае нашы фільмы на дысках!».

Навошта тады здымаюць і выпускаюць на дысках беларускае кіно, калі глядач пра гэта нічога не ведае?!

Вольга ЧАЙКОўСКАЯ. Фота аўтара.

Извещение о проведении торгов 15 сентября 2010 г. Инженерное республиканское унитарное предприятие «Белстройцентр» (Продавец) совместно с УП «Минский городской центр недвижимости» (Организатор аукциона) проводят

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже квартир без отделки, расположенных в г. Минске по адресу: ул. Притыцкого, д. 87.

№ лота	Наименование объекта				Площадь, кв.м			Начальная цена, руб.	Размер задатка, руб.
	№ квартиры	кол-во комнат	этаж	подъезд	общая по СНБ	общая	жилая		
1	97	3	15	2	94,6	81,0	44,5	320 340 640	3 203 400
2	100	3	15	2	95,2	81,2	44,9	322 358 211	3 223 500
3	122	1	7	3	53,5	49,7	22	181 418 923	1 814 100

Аукцион состоится 15 сентября 2010 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, заключительная регистрация участников – в 10.00. К участию в аукционе допускаются: граждане Республики Беларусь независимо от места проживания и нуждаемости в улучшении жилищных условий, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь и занимающиеся на законных основаниях трудовой, хозяйственной или иной деятельностью, иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие на территории Республики Беларусь, которые в соответствии с международными договорами вправе приобрести квартиры в Республике Беларусь, юридические лица, зарегистрированные на территории Республики Беларусь,

представившие организатору аукциона следующие документы: - заявление на участие в аукционе; - заявление об ознакомлении с предметом аукциона; - подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона; - копия платёжного документа о внесении задатка в размере 1 процента начальной цены предмета аукциона; - физические лица – ксерокопии паспорта; - юридические лица – доверенность, выданную представителю юридического лица (за исключением случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица (копии свидетельства о государственной регистрации и устава), информационное письмо с указанием банковских реквизитов.

Задаток для участия вносится на расчётный счёт УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, код 153001331, УИИ 190398583. Заявитель, желающий участвовать в торгах по нескольким предметам аукциона, вносит задаток в размере, установленном для предмета аукциона с наибольшей начальной ценой. При подаче документов на участие в аукционе: физическое лицо предъявляет паспорт, его представитель – паспорт и доверенность, удостоверение нотариально; иностранный гражданин и лицо без гражданства – документ, подтверждающий проживание в Республике Беларусь и занятие на законных основаниях трудовой, хозяйственной или иной деятельностью; представитель юридического лица – документ, подтверждающий полномочия руководителя (представителя) юридического лица.

При отсутствии у физического лица открытого в учреждении банка лицевого счёта, счёт должен быть открыт до подачи заявления на участие в торгах и указан в соответствующем заявлении.

Квартиры продаются только для использования под жильё. Договор купли-продажи квартир с гражданами подлежит в установленном порядке государственной регистрации в Республиканском унитарном предприятии «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-продажи и основанного на нем перехода права собственности, оплачиваются победителем аукциона.

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме участников аукциона, выигравших торги, в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток возвращается только на лицевой счёт участника аукциона по письменному заявлению, в котором указаны все необходимые банковские реквизиты.

Участнику аукциона, выигравшему торги, задаток не возвращается, а учитывается при окончательных расчётах.

Договор купли-продажи квартир подписывается и представляется для государственной регистрации в республиканское унитарное предприятие «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» в течение 10 календарных дней со дня проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенных на аукционе квартир осуществляется в установленном порядке по безналичному расчету в белорусских рублях в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации договора купли-продажи.

Победитель аукциона обязан возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется в установленном порядке по безналичному расчету в белорусских рублях в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. Информация о затратах на организацию и проведение аукциона доводится до сведения участников перед началом торгов дописью.

Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются с 17 августа по 13 сентября 2010 г. по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6 в понедельник – четверг с 8.45 до 18.00, в пятницу с 8.45 до 16.45. (Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00). Телефон для справок: (017) 227 40 22. Интернет: www.mgcn.by.

Осмотр квартир проводится с 17 августа 2010 г. по вторникам и четвергам в присутствии сотрудников РУП «Белстройцентр» с 16.00 до 18.00 (по предварительной договоренности). Телефон для справок: (017) 208 27 12.

Простая мова

ЖНІВЕНЬ, спёка. Але гэта — НА зямлі, каб **ПАД** зямлэй — у метро — дыхаецца лягчэй. Там прахалода, там лёгкі ветрык, там па-ранейшаму можна чытаць. — **Вывіскае** «Звязду»? — згледзеўшы ў руках газету, далікатна птылае сусед па лацы. — **Не**, — губляюся... — **А трэба**, — параў мужчына і дадаў. — Там, павецце мне, харошыя журналісты ёсць... — **За што купіла, як кажуць**, за тое і прадаю. Хоць так цяпер і не «модна».

ВУСНАМІ ДЗІЯЦЬІ...

Было: ідуць у гоцы да сяброў, малому пацку купілі, пераступішы парог, адрозіў а далілі (хай гуляе дзіця). Пакуль селі за стол, цацка ўжо таго...

— Зпамалася?! — знякавалі мы. — Дык яна ж кітайская, — патлумачыў малы. ...Цяпер ён ужо вялікі — 15 гадоў, пад два метры росту...

Прыкладна гэтак жа на нашым рынку «вымахаў» асартымент кітайскіх тавараў, а ў асобных выпадках — нават якасць, бо трапляюцца ж цалкам прстойныя...

Наўпаву там, угледзеўшы ў саліднай краме прыгожую летнюю сумачку (з майго гандэрбючка) вагалася нядоўга — пайшла да касы. «Два месцыцы гарантыі», — «прабываючы» пакупку, сказала прадавачка і ўручыла чэк.

Шчыра кажучы, забіраць яго ды захоўваць намеру не было (таму, відаць, што раней такія пакупкі паспявалі сам рэзоз збрыдзец і толькі потым паравалі)... Ды калі даюць... Узяла, паклала ў кашалёк... І... Ці павярнець: пітаральна назатра пра пацку, я яе выкінула (два месцыцы прайшоў), заўважыла, што ў сумачцы надарвалася падкладка (прышыла...), яшчэ праз тыдзень — ручкі.

Пакуль разглядалася, ці можна з імі нешта зрабіць, думала: гэта ж які патэнцыял у вытворцаў! Прынамсі, кожна трэба фантазія, каб з тагнага заманіка скуру зрабіць роч, якую можна прадаць, як скураную (па кошыч...!) І я ж дакладна трэба ўсё разлічыць, каб яна не вярнулася, гэта значыць, каб паслужыла не менш, чым два гарантыійныя месяцы. А калі трохі больш, то што ты з іх возьмеш? Нічога. Што называецца, сам дурны — дзіця трэба слухаць.

ХТО ПРАЦУЕ...

Выпускі навін хоць не глядзі: ў суседняй Расіі гараць заваедныя лясы, вёскі, дачныя пасёлкі, гінучы альбо застаюцца на папільніцах людзі — у чым былі. Страшнае відовішча!

Але... з выспачкай радасці. На ёй — ну шанце ж некаму! — адзін, некім судам ацацелы, не крануты пажарам дом! Побач — медным тазам свеціцца твар гаспадары. Шчыра, як на духу, ён кажа, што шуду няма — аніякага: проста вакол дома ён бульбу пасадзіў і ў спёку (ну шкада ж — прападае) добра паліваў. Вось таму агонь падабраўся, а далей па мокрай зямлі і не пайшоў.

Хто працуе, таму і шанце — беларуская паказка. І мужык, падалося, наш — працавіты, цягавіты, з тутэйшым спрадвечным клопатам — пра бульбу.

НЯМА КАМУ

Факт: у 1945-м на Ялцінскай канферэнцыі Сталін сказаў, што пытанне пра пенсіі для нашых ветэранаў за мяжой не стаіць, бо яны, сапраўды, і зрабілі, гэты значыць, лёг — у копцы, непадалёк ад сцэжкі. — Мужчына, вам дрэнна? — збочыўшы з яе, схілілася над чапакам кабетам. — Не, блін, ты што?! — адазваўся той — п'янаваты...

Але ж у ім, ну як ні стараіся, нельга ўтрымаць ваду. І людзей. Дзе толькі ні жыўчы цяпер нашы ветэраны — у Ізраілі, Канадзе, Германіі...

Адзін распавядае, як пераехаў, эміграваў у ЗША, як адрозіў з атрымаў пенсію і кватэру, як адрозіў ж знайшоў сяброў. А яшчэ — як жонку ранац цяпер па яго прыяздзе мікрааўтобус, каб завезці ў дзедсад (свайго роду клуб — для палыхных), дзе пад наглядом забавунай і медбратаў у добрай кампаніі (дзеў аўдавеў) ён можа пачыць дзён на тыдзень жыць...

Дорага (пітаральна) заплацілі б за гэта многі з нашых бабуляў-дзядоў, іх дзядзёй і ўнукаў! Але каму?...

АДНЫМ РАДКОМ

З Камароўкі на Камароўку маршруту бегачо часта, але днём. Зараз — вечар, і гэта, здаецца, апошняе: забірае з рынку гандлярак. Яны, пераважна, маладыя, яны, што называецца, дагледжаныя і ў прыгожым строях (што не можа схаваць іх стому), яны ж, відаць, прымігальніцы адна адной падчас працы і гэтых паездкаў, таму прыязна ўсім хаюцца, вітаюцца, гамоняць між сабой. — Як бізнас? — пытае, прынамсі, адна. — Як мёртвы дыхае, — адказвае другая. ...І болей слоў, здаецца, не трэба?

ПАХ СЕНА

У скверку ля дома ранкам сквілі траву. К вечару яна высыхала. Пах, як кажа прыдэлька, «памерці-не ўстаць!». Толькі нехта — здыкаў відаць — і зрабіў, гэты значыць, лёг — у копцы, непадалёк ад сцэжкі. — Мужчына, вам дрэнна? — збочыўшы з яе, схілілася над чапакам кабетам. — Не, блін, ты што?! — адазваўся той — п'янаваты...

Абзац

Нацыянальны банк Беларусі ў студзені—ліпені 2010 года прадаў 958 брыльянтаў агульнай масай 219,25 карата. Выручка ад іх рэалізацыі склала больш як Вр964,4 млн. Усяго з пачатку рэалізацыі брыльянтаў Нацбанкам прададзена 7266 штук агульнай масай 1282,2 карата на суму каля Вр4,7 млрд.

Мінскі дзяржаўны палац дзядзёй і моладзі з 23 жніўня пачынае прыём заявак на навучанне ў гуртках, секцыях і клубах.

У Беларусі 12 жніўня было зарэгістравана рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне пацыентаў (бацькоў) з першасным імунадэфіцытам «Выратум імунітэ». Яно будзе прыцягваць увагу дзяржаўных, камерцыйных, грамадскіх і іншых арганізацый да вырашэння праблем лячэбна-прафілактычнай, сацыяльнай і рэабілітацыйнай дапамогай людзям з першасным імунадэфіцытам з ўлікам спецыфікі захворвання.

Каля 44 працэнтаў школ Беларусі вядуць навучанне на рускай мове, 53 працэнтаў — на беларускай мове і каля 3 працэнтаў з'яўляюцца двухмоўнымі.

ВУП Германіі вырас у другім квартале 2010 года на 2,2%, што з'яўляецца лепшым паказчыкам за апошнія 20 гадоў. Гэты вынік на наш пераэчунь прагнозы аналітыкаў, якія кажалі ўздыму толькі на 1,3-1,4%. У параўнанні з тым жа перыядам папярэдняга года рост нямецкага ВУП склаў 4,1%.

Кіроўца аўтамабіля, мужчына 1981 года нараджэння, быў пазбаўлены правоў за ваджэнне ў нецвярзлым стане. Аднак гэта не перашкодзіла яму не толькі сесці за руль «Стрэн Ксвара», але і ўзяць з сабой чатырох пасажыраў. Рухаючыся ў Мінску па вуліцы Кіжаватава ў раёне пераэчэння з вуліцы Асіповіч, ён сутыкнуўся з трактарам МТЗ-82. Пасажыры аўтамабіля атрымалі траўмы: ад пералому костак носа да страснення мазгоў. Сам кіроўца-беспраўнік не пацярпеў.

10 жніўня з'явілася новае міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Гендарныя перспектывы». Яго задача — садзейнічаць дасягненню фактычнай роўнасці жанчын і мужчын, выкараненне дыскрымінацыі па прыкмеце палы, а таксама садзейнічаць у рэалізацыі сацыяльных і асобных патрэбнаў жанчын і мужчын у

Аляксееўскі Чэ і ЯГО РАЗУМНАЯ ЖОНКА

Яны жывуць у ўскрайку Беларусі. У глыбіні памежнага Касцюковіцкага раёна прытулілася невялікая вёска Аляксееўка. Ад падворку Краўчанак да беларуска-расійскай мяжы — напярэкі ўсяго кіламетр.

Ён — 43-гадовы фермер, які стварыў сваю гаспадарку 15 гадоў таму і зарабляе сялянскай справай. І жывы прыклад таго, што не важна, дзе жыць, галоўнае — як. Жыхар глыбіні Аляксандр Міхайлавіч лёгка збівае гонар з фанабэрыстых гараджанам веданнем жывяці і арыгінальнымі думкамі.

Яна — настаўніца замежнай мовы. Адукаваная жанчына і дэпутат сельскага Савета. Таццяна Пятроўна першая ў Магілёўскай вобласці ўзяла крэдыт на пашырэне асабістага падсобнага гаспадаркі і набыла дзве каровы і жарабя.

Аляксееўка падае надзеі

З будучым мужам Таццяна пазнаёмілася ў школе, дзе яны сядзелі за адной партай. Яна паехала вучыцца ў інстытут замежных моў у Мінск, а Аляксандр праз некалькі гадоў кінуту Магілёўскі машынабудавальнічы. Іх шляхі зноў сышліся ў Касцюковіцкім раёне, дзе ў вясковую сталовіцу два дзясяткі гадоў таму адбылося вяселле.

Маладыя пасяліліся на мужавой радзіме, у Аляксееўцы. Гэта вёска названа ў гонар Аляксея Шайдары, які першым пасяліўся ў гэтых мясцінах напрыканцы XIX стагоддзя. Праўда, спачатку вёска звалася Шайдарай-кай, а ў 1950-х вёска перайменавалі ў Аляксееўку.

Але ад перамены назвы сутнасць не змянілася. Як і іншыя наваколльня вёскі, Аляксееўка паціху пуецца. Цяпер у ёй жыве ўсяго 14 чалавек, і большасць з іх — пенсіянэры. З усяй вёсцы ездзіць у школу толькі 3 дзіцяці: адна з іх — 11-гадовая Ганначка Краўчанка.

Не, вёска не памірае, пакуль тут смяюцца людзі. Як і іншыя наваколльня вёскі, Аляксееўка паціху пуецца. Цяпер у ёй жыве ўсяго 14 чалавек, і большасць з іх — пенсіянэры. З усяй вёсцы ездзіць у школу толькі 3 дзіцяці: адна з іх — 11-гадовая Ганначка Краўчанка.

Не, вёска не памірае, пакуль тут смяюцца людзі. Як і іншыя наваколльня вёскі, Аляксееўка паціху пуецца. Цяпер у ёй жыве ўсяго 14 чалавек, і большасць з іх — пенсіянэры. З усяй вёсцы ездзіць у школу толькі 3 дзіцяці: адна з іх — 11-гадовая Ганначка Краўчанка.

Не, вёска не памірае, пакуль тут смяюцца людзі. Як і іншыя наваколльня вёскі, Аляксееўка паціху пуецца. Цяпер у ёй жыве ўсяго 14 чалавек, і большасць з іх — пенсіянэры. З усяй вёсцы ездзіць у школу толькі 3 дзіцяці: адна з іх — 11-гадовая Ганначка Краўчанка.

Не, вёска не памірае, пакуль тут смяюцца людзі. Як і іншыя наваколльня вёскі, Аляксееўка паціху пуецца. Цяпер у ёй жыве ўсяго 14 чалавек, і большасць з іх — пенсіянэры. З усяй вёсцы ездзіць у школу толькі 3 дзіцяці: адна з іх — 11-гадовая Ганначка Краўчанка.

Не, вёска не памірае, пакуль тут смяюцца людзі. Як і іншыя наваколльня вёскі, Аляксееўка паціху пуецца. Цяпер у ёй жыве ўсяго 14 чалавек, і большасць з іх — пенсіянэры. З усяй вёсцы ездзіць у школу толькі 3 дзіцяці: адна з іх — 11-гадовая Ганначка Краўчанка.

Не, вёска не памірае, пакуль тут смяюцца людзі. Як і іншыя наваколльня вёскі, Аляксееўка паціху пуецца. Цяпер у ёй жыве ўсяго 14 чалавек, і большасць з іх — пенсіянэры. З усяй вёсцы ездзіць у школу толькі 3 дзіцяці: адна з іх — 11-гадовая Ганначка Краўчанка.

Не, вёска не памірае, пакуль тут смяюцца людзі. Як і іншыя наваколльня вёскі, Аляксееўка паціху пуецца. Цяпер у ёй жыве ўсяго 14 чалавек, і большасць з іх — пенсіянэры. З усяй вёсцы ездзіць у школу толькі 3 дзіцяці: адна з іх — 11-гадовая Ганначка Краўчанка.

Не, вёска не памірае, пакуль тут смяюцца людзі. Як і іншыя наваколльня вёскі, Аляксееўка паціху пуецца. Цяпер у ёй жыве ўсяго 14 чалавек, і большасць з іх — пенсіянэры. З усяй вёсцы ездзіць у школу толькі 3 дзіцяці: адна з іх — 11-гадовая Ганначка Краўчанка.

Не, вёска не памірае, пакуль тут смяюцца людзі. Як і іншыя наваколльня вёскі, Аляксееўка паціху пуецца. Цяпер у ёй жыве ўсяго 14 чалавек, і большасць з іх — пенсіянэры. З усяй вёсцы ездзіць у школу толькі 3 дзіцяці: адна з іх — 11-гадовая Ганначка Краўчанка.

Не, вёска не памірае, пакуль тут смяюцца людзі. Як і іншыя наваколльня вёскі, Аляксееўка паціху пуецца. Цяпер у ёй жыве ўсяго 14 чалавек, і большасць з іх — пенсіянэры. З усяй вёсцы ездзіць у школу толькі 3 дзіцяці: адна з іх — 11-гадовая Ганначка Краўчанка.

Не, вёска не памірае, пакуль тут смяюцца людзі. Як і іншыя наваколльня вёскі, Аляксееўка паціху пуецца. Цяпер у ёй жыве ўсяго 14 чалавек, і большасць з іх — пенсіянэры. З усяй вёсцы ездзіць у школу толькі 3 дзіцяці: адна з іх — 11-гадовая Ганначка Краўчанка.

Не, вёска не памірае, пакуль тут смяюцца людзі. Як і іншыя наваколльня вёскі, Аляксееўка паціху пуецца. Цяпер у ёй жыве ўсяго 14 чалавек, і большасць з іх — пенсіянэры. З усяй вёсцы ездзіць у школу толькі 3 дзіцяці: адна з іх — 11-гадовая Ганначка Краўчанка.

Віктар САВІЦКІ.

тэхнікі. Даюць ад 500 тысяч рублёў да 60 мільянаў, на тэрмін ад 1 да 7 гадоў. Гаспадыня з Аляксеевічаў набыла на 7 з паловай мільянаў рублёў жывёлу, і аддаваць крэдыт яна будзе 3 гады.

Як паведаміла **начальнік аддзела крэдытавання фізічных асобў Магілёўскага ўпраўлення ААТ «Белгпрапранбанк» Іна ЛАПО**, цяпер з рэгіёна паступілі яшчэ 8 пакеці дакументаў на атрыманне крэдытаў на асабісты падсобны гаспадаркі.

— У нас працэс пайшоў, — скажаў спецыяліст **упраўлення сельскай гаспадаркі Касцюковіцкага раёна Мікалай ТРУБЧЫК**. — Як ні круці, а для падсобнай гаспадаркі грошы — гэта галоўнае. Людзі хочуць набыць міні-трактары, племнаую жывёлу, і галоўнае, працэнт ільготны. Так што ў нашым раёне рынкуць дакумэнты яшчэ 3 гаспадары, двое на падыходзе. Але Краўчанка была першай, хто прайшоў працэдуру атрымання крэдыту.

Вядома, што ўзяць крэдыт — справа клопатная. Тым больш, калі ты — першы кліент па новым Указе. Таццяна Пятроўна дзякуе старшын раённага Савета дэпутатаў Раісе Саўчанцы і кіраўніцы Белгпрапранбанка ў Касцюковічах Святлане Арцёмчыцы, якая стала нават паручыцелькай у Краўчанкі.

— Знайсці паручыцеляў — гэта галоўная праблема ў вёсцы, — уздыхае атрыманца крэдыту. — Мне падаецца, што многія не бяруць крэдыт менавіта з гэтай прычыны. У адных няма заробку дастойнага (ад гэтай жа тым ліку залежыць сума крэдыту), а іншыя і не хочучы браць на сябе такую адказнасць. Можна, можна некай абысціся без паручыцельства?..

Нельга. У банку тлумачыць, што толькі ў адным выпадку можна абысціся без паручыцеля: калі гаспадар бярэ грошы на набыццё айчынай сельгастэхнікі. У такім выпадку сама тэхніка будзе закладам.

Нямецкая мова і падсобная гаспадарка

Дзве каровы і конік, набытыя за крэдыт, мірна пасяваюць на лужку каля хаты. На на-

равістага Рыжыка гаспадары ўскладаюць вялікі надзеі. Таму што саларка для трактара каштуе грошай, уласны «мерседэс» не возіць сена ды бульбу, а конь — гэта цалкам зручны і амаль бясплатны падвоз грузаў.

Таццяна Пятроўна з дапамогай Ганначкі праводзіць паказальную дойку. Доць толькі рукамі, каб не сапсаваць карову. Малако цячэ ў жоўтае вядра, а гаспадыня расказвае пра сваё жыццё.

— Так, і настаўніца нямецкай мовы, і вучні з павагі вітаюцца са мной. «Гутэн таг!» — кажа жанчына. — Але хто скажаў, што я не магу хадзіць за каровамі? Я тут ніякай супярэчнасці не бачу, і мне падаюцца абедзве справы. Асабіста гаспадарка — для душы, а спраўляцца дапамагаюць муж і дзеці. У

Фермер Краўчанка — шчыры прыхільнік вясковага ладу жыцця, не стамяцца даказваць яго перавагі над гарадскім і верыць, што людзі ў краіне гэта ўрошце зразумюць.

— Сродкам масавай інфармацыі трэба больш прапагандаваць вясковае жыццё, — упэўнены Аляксандр Міхайлавіч. — А то тут сапраўды хутка нікога не застанецца. А як вёска пакажаецца? Куфайкі, брудныя боты, п'янства... Таму і бягуць адсюль маладыя людзі ў горад.

— А насамрэч тут, у вёсцы, людзі адчуваюць сябе нармальна, — пераконвае фермер. — Свежае паветра, экалагічна чыстыя харчы. І зусім не сумна. Вы там у горадзе таксама шмат не весяліцеся: з дому на працу, і назад. А ў 35 градусаў на нашым лузе вы сябе лягчы пачуваеце, чым у каменным мяшкі ў Магілёве, ці не так? А што працы зашмат, дык калі на сябе працуеш — гэта ўсё не цяжар!

Краўчанка не лічыць, што горад ёсць цывілізацыя. З таго часу, як з'ездзіў у Мінск і на свае вочы пераканаўся, што ў метро не суступаюць жанчынам месца.

— Да нас у госці прыедздуў фермер з Баварыі: сям'я з дзвюма дзецьмі і яны за яму зам, — урочыце расказваў ён. — Ён меў на поўным сэрвізе пааб'яду, што пойдзе на пенсію і прыедзе сюды жыць. Яго вельмі здзівілі пустыя хаты і што людзі не хочуць тут жыць. Ён лічыць, што ў гарадах жывуць адны няўдачнікі. Так што і вы прыедзьце! Можна, калі пойдзеце на пенсію, гэтыя дамы яшчэ не разбурацца!..

Свой дом Аляксандр Міхайлавіч Краўчанка будаваў 15 гадоў. У двухпавярховай



Аляксандр Міхайлавіч сядзець у кабінце новага трактару ў лясніку.

школе любімая праца, за якую я атрымліваю грошы. Я — строга настаўніца, таму што дзеці цяпер лянуюцца. Так, нямецкай мовы не так шмат у свеце. Але ў Касцюковіцкім раёне часта прывязджаюць нямецкія дабрачыннікі, таму можа і дарчы будзе.

Пакуль малако ад новых кароў сям'я падае для свайго патрэбу і на продаж адна-васюццам. Акрамя дзвюх кароў Краўчанак, у Аляксеевічы ёсць толькі яшчэ дзве. У суседняй вёсцы кароў зусім няма.

— А колькі мае каровы даюць малака — нават і не пытаюцца, — усміхаецца Таццяна Пятроўна. — Гэта камерцыйная таяна: не скажу, каб не сурочыць. А вось хатнім сырам пачастую!

Дарчы, перспектыву падсобных гаспадарак у Касцюковіцкім раёне бачаць у запатрабаванасці іх прадукцыі, свайскім харчю.

— Шашлык з мяса крамнага і свейскага — гэта вялікая розніца, — на даступных прыкладах даводзіў сваю думку Аляксандр Краўчанка. — У Англіі харчы, вырашчаныя на асабістым падворку, у тры разы даражэйшыя, чым вырабленыя на спецыялізаваных фермах і прадпрыемствах.

— Мне падаецца, што харчы ад прыватных падворкаў павінны карыстацца попытам у агражасцядзібах, — падтрымаў фермера старшыня **Сялецкага сельскага Савета дэпутатаў Сяргей ПРАХАРЭНКА**. — На пазятальню — яйка ад куркі, якая тут бегает. Мяса — ад свайго парочка. Малако — ад каровы Лялькі, якая пасвіцца непаладзкі. Вось такое меню сапраўды будзе выклікаць інтарэс у гасцей!

Між тым, менавіта падсобныя гаспадаркі даюць магчымасць вясковым чалавек зарабіць. Краўчанка настойвае, што ўсе патрыманья іншамаркі на ўласных падворках — гэта якаясьці вынік свайго гаспадарства, клопатаў пра карову і парочку. Фермера асабіста радуюць змены менталітату беларусаў, якія перастаюць лічыць прыватніка ворагам народа, і падтрымка дзяржавы:

— Раней дапамога кіраўніцка сельскай гаспадаркі залежала ад яго жадання і настрою, а цяпер ён абавязкова пойдзе насустрач. Яшчэ надаюна прасаванне сена было вялікай праблемай, а цяпер проста трэба дамовіцца, каб не ва ўрон гаспадарцы. За апошні год стаўленне ў нас да прыватніка змянілася кардынальна!

Старшыня Сялецкага сельскага Савета Сяргей Прахарэнка лічыць, што колькасць падсобных гаспадарак усё ж памяншаецца і гэту праблему немагчыма вырашыць толькі логічнымі крэдытамі.

— Таму што сёння маладыя людзі не застаюцца ў вёсцы, — проста тлумачыць ён. — Калі ў маленькіх вёсках людзі старой загартоўкі усё яшчэ трымаюць падсобныя гаспадаркі, то ў аграгарадках большасць маладых хадзіць па харчы ў крамы. Некаторыя новыя жыхары беларускіх вёсак нават агарод не сеюць, кажучы — часу няма.

— Я вам раскажу пра апячаны ў школе, — узяла слова Таццяна Пятроўна. — Вучні 11-га класа расказалі, якім бацька свайго будучага спадарожніка выкапаў крамы. Хлопцы казалі пра прыгожасць і дабарыню. А дзівачна не цікавіць ні знешнасць, ні характар. Асноўная характарыстыка абранніка — наяўнасць кварцэра і аўтамабіля. Навошта такім кароў, — Як бы ўсё ні пачыналася з грошай, найперш патрэбна жаданне, — сышліся ў меркаванні вясковыя. — Таму што калі няма жадання, усё горабы вынікуцца на вецер.

Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара. Касцюковіцкі раён.

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

з добрым салодкім ураджам. Што датычыцца крыніц, дык у адной толькі Магілёўскай вобласці з дзясяткаў мясцін, якія свеніцкая менавіта 14 жніўня. Калі ж крыніцы побач няма, святар пасвешчыць ваду і са студні альбо калонкі. Да крыніцы за вёскай Сялец Буда-Кашалёўскага раёна заўсёды ідуць з абразом «пакутнікаў-макавей», з якім хадзілі яшчэ да вайны. І называюць сваю крыніцу таксама ў гонар гэтых старазапаветных брацоў-пакутнікаў.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

Ілона ІВАНОВА.

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

у вёсцы Гута Рагачоўскага раёна на агародах расце, вядома, не адна морква, але менавіта ёю сімвалізуецца мясцовы Макавей. Мой добры знаёмы пчалар Анатоль Лявонавіч Скрабатуцкі з вёскі Завулак Рускі Глыбоньскага раёна толькі ў гэты дзень пачынае адкачку новага мёду. І ні днём раней. Традыцыю не парушае ніколі і таму заўсёды

Ілона ІВАНОВА.

ПРЫЗЫ — РУПЛІВЫМ ПАШТАЛЬЁНАМ!

...Тэлевізійчыкі нека на вуліцу выйшлі — пыталі ў мінакоў, якая прафесія самая творчая? У адказ чаго ні пачулі! Лётчык, выхавальнік, дзіцячы ўрач, вадзіцель, актёр, цырульнік... Што, згадзіцеся, чыстая праўда, бо людзі не творчыя, на жаль, бываюць, а вось прафесіі — не. Мяркуюць самі: адзіны паштальён з месца ў мясяц (а то і з года ў год) прыносіць «Звязду» (умоўна) тром чытачам на сваім участку, а другі нешта прыдуме — зробіць, каб іх стала чатыры, потым — шэсць... Ці адразу 16. Для таго, каб хоць нека адзначыць такіх вострых, неабяжальных да справы людзей, рэдакцыя «Звязды» і заснавала конкурс «Прыз — руплівым паштальёну».

Днямі аўтарытэтай камісіяй на чале з намеснікам генеральнага дырэктара РУП «Белпошта» Ірынай Ігнацьевай Саксонавай падведзены чарговыя вынікі. Першае месца — з уручэннем, спадзяемся, не лішніх у гаспадарцы пыласоў «Віцязь» — занялі паштальёны Валяціна Леанідаўна Паляху (аддзяленне паштовай сувязі (АПС) Крытышын Іванаўскага раённага вузла паштовай сувязі (РВПС) — рост падпіскі 13 экзэмпляраў, Людміла Паўлаўна Старчанка АПС Маркавічы Гомельскага РВПС і Валяціна Антонаўна Змітрукевіч

даміне усё зроблена яго рукамі, ад даху да падмурка. Нават шафу-купе сам выразаў з дуба, апроч дзвярэй з лістэркамі. Камін з чырвонай цэглы, дубовы ложак у спальні, сцены патынкаваныя чырвонай глінай з мастацкімі шчыльнамі. Гаспадар каментуе:

— Немец, які гаспяваў, усё здзіўляўся гэтай гліне: аказваецца, у іх яна даступная толькі для заможных. А ў нас у любой бабулінай хаце так выраўненыя сцены.

Гэта сапраўднае экалагічнае і сучаснае жыллё, дзе няма пластымасі і лёгка дыхаць, але для жыхароў ёсць усё сучаснае выгоды. Бытавая тэхніка, камп'ютар з інтэрнетам для дзіцяці. Усё, як у людзей!

Шукайце грошы пры жаданні

Памежныя становішча, як у Касцюковіцкім раёне, выгадна для тых, хто трывае падсобную гаспадарку: прадаваць лішкі мала на любым баку мяжы. Дзе даражэй даюць — туды і везуць.

— У Расіі цяпер дзейнічае свая праграма па падтрымцы падсобных гаспадарак, — расказвае пра суседзьяў Аляксандр Міхайлавіч. — Там кожнаму, хто хоча яе мець, даюць незаротна 2 тысячы долараў, калі нешта робіш і ўвогуле паводзе — яшчэ 10 тысяч долараў, а ўжо вылічыце ў якім крэдыт, але мала хто хоча. Людзі сталі нахаб

КАЛІ РАСХОДЫ БОЛЬШЫЯ ЗА ДАХОДЫ

Адзін мой даўні знаёмы купіў мінулым летам аднапакаёвую кватэру, а месяц таму — істотна патанула на рынку машыну. Знаёмы працаваў у прыватнай фірме высокаплатным кансультантам, аднак афіцыйны яго заробак быў мізэрны. Дык вось, днём яго даходамі і маёмасцю зацікавіліся спецыялісты падатковай інспекцыі...

Сёння чарговым кансультантам даюць спецыялісты галоўнага ўпраўлення падаткаабкладання фізічных асобаў Міністэрства па падатках і зборах.

— **За які тэрмін падатковай інспекцыі мае права патрабаваць дэкларацыю аб даходах і маёмасці?**

Аляксей Бяляеў, г. Мінск. — Дэкларацыя даходоў і маёмасці мае ажыццяўляцца шляхам падачы фізічнымі асобамі дэкларацыі аб даходах і маёмасці па пісьмовым патрабаванні падатковых органаў.

Артукіюлам 12 Закана Рэспублікі Беларусь ад 04.01.2003 г. № 174-3 «Аб дэкларацыі фізічных асобаў даходаў і маёмасці» вызначана, што падатковыя органы маюць права патрабаваць падачы дэкларацыі аб даходах і маёмасці за поўны календарны год ці некалькі поўных календарных гадоў, аднак не больш чым за 10 мінулых гадоў.

— **У які тэрмін падаецца дэкларацыя аб даходах і маёмасці, якая існуе адказнасць за яе непадачу?**

Кірыл Кулік, г. Гомель. — Фізічныя асобы падаюць такія дэкларацыі ў тэрмін, які вызначаны ў пісьмовым патрабаванні падатковай інспекцыі. Аднак гэты тэрмін не можа быць менш за 10 працоўных дзён, калі іншае не прадуваджана заканадаўчымі актамі нашай краіны.

У выпадку немагчымасці падачы дэкларацыі аб даходах і маёмасці ў вызначаны тэрмін, фізічная асоба павінна падаць чым за 3 календарныя дні да неабходнага тэрміну падачы ў падатковы орган заяву з вызначаным прычынам непадачы. У заяве неабходна пазначыць тэрмін, да якога фізічная асоба зможа падаць дэкларацыю аб даходах і маёмасці.

Сяргей КУРКАЧ. Вяртаючыся да сітуацыі з майм знаёмым, які доўгі час атрымліваў зарплату ў канвертах. Ён падаваў дэкларацыю, накіроўваў у інспекцыю тлумачэнні. Зноў нешта хітрыя, але... Як ён не выкручваўся, аднак быў вымушаны заплаціць падаходны падатак у памеры каля тысячы долараў. Так, плаціць падаткі трэба сёчасна.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Казярогам самы час радавацца жыццю, а Блізнятам дзевядзецца разбірацца з неадкладнымі праблемамі

УАВЕН. Правіце рашучасць і актыўнасць, вас перапоўняць ідэі і арыгінальныя задумкі. Прислухайцеся да голасу інтуіцыі — так вы зможаце атрымаць у асобе партнёраў сапраўдных аднадумцаў. У сераду з'явіцца шанец умацаваць свой аўтарытэт у вачах калегіў і начальства. Правіце асцярожнасць у чацвер, бо менавіта ў гэты дзень вас можа падліпнуць падман і спакуюсненне. Нефармальна, але вельмі дэлавава сустрэча ў нядзелю адкрые перад вамі новыя магчымасці.

ЦЯЦЕЦ. Высокая працаздольнасць, добрае самаадчуванне і настрой стануць гарантыям паспяхоўнасці ў шматлікіх сферах дзейнасці. У панядзелак паспрабуеце не аддаліцца ад калегіў, бо ў дзядзёнцы сітуацыя найлепшым рашэннем будзе калектыўнае. У аўторак не час нагадваць начальству пра свае дасягненні. У сераду паспрабуеце знайсці час для пабудовы плану на найбліжэйшую будучыню. У чацвер у стасунках з новымі партнёрамі па бізнэсе ўсе ўмовы абавяраць загадаў — цвёрда і максімальна дэкладна.

БЛІЗНЯТЫ. Тыдзень абяцае быць даволі дынамічным і напружаным: дзевядзецца разбірацца з неадкладнымі праблемамі, магчыма прэзерная загрузанасць на працы. У сярдзіне гэтага перыяду, да ўсяго іншага, вас могуць атакаваць праблемы з мінулага, без рашэння якіх не будзе прасоўвання наперад. Вам спатрэбіцца тытанічныя намаганні, каб працаваць. У пятніцу з'явіцца шанец творча і вельмі прадуктыўна рэалізаваць свае задумкі.

РАК. Тыдзень цікавай інфармацыі, якая пашырыць магчымасці і дадаць шанцы. Сваёй актыўнасцю вы спрыяеце зменам у жыцці. Прафесійная дзейнасць можа быць звязаная з пазездкамі, сустрэчамі, стасункамі. Аднак карысна будзе разглядаць ацэнкі і слухі магчымасціў. Якясыя адсутныя на потым справы могуць затрабаваць сур'язнай увагі. Паспрабуеце разабрацца з імі зараз і хутка, каб не ўзніклі прыкрыя непаразуменні. У аўторак можаце разлічваць на дапамогу сяброў. Першая палова тыдня удалая для падвядзення вынікаў і справаздач. Спублічце асабісты адпачынак, а справы могуць пакачаць.

ЛЕУ. Сабранасць і засяроджанасць дазваляць дзесьці здаць. У панядзелак пасля напружанага працоўнага дня не варта займацца хатнімі справамі і карпатлівай працай, бо рўніна можа прымусяць сарвацца і ўчыніць скандал. У аўторак нешанцаванне на дробязях выклікае раздражненне — паспрабуеце забегнуць канфліктаў. Серада дазволіць пакінуць шматлікія бескарысныя клопаты ў мінулым. У чацвер паспрабуеце абараніць сябе ад пустых гутарак і непатрэбных кантактаў. У пятніцу магчымыя праблемы ў сямейных справах.

ДЗЕВА. Чэрапца сілу можна будзе выключыць з запасаў. Вас падтрымаюць маральна, аднак, дапамагчы не хіта не стане. Толькі не прымайце гэта блізка да сэрца — вас ніхто не хоча пакрыўдзіць. У панядзелак магчымыя непрыемнасці, а віноў усяму можа апынуцца саманадзейнасць. Праўда, з іншага боку, вы можаце стаць ахвярай плёткаў. У нядзелю паспрабуеце пазбегнуць спрэчак, бо яны могуць перарасці ў сур'язныя канфлікты.

ШАЛІ. Не варта шмат балбатаць, а тым больш з любой нагоды, бо можаце прапусціць важную інфармацыю, звязаную з найбліжэйшай будучыняй. Выдатны тыдзень для творчасці і кар'еры. Ваша працаздольнасць здзіўляе ўсіх — і вас у першую чаргу. Засяроджанасць і паследуюсць у справах будзе адзначана і нават ўзнагароджана. Вы поўнаў сілы і цікавыя ідэі, але лепш суаднесці свае сілы і магчымасці. Каб дамагчыся непаражалнаснаці, паспрабуеце не смяць абсядэннямі, будзьце больш асцярожнымі са спакуюсамі і не хваліцеся дасягненнямі.

СКАРПІН. Фартуна на вашым баку, аднак у пачатку тыдня можае часова развучыцца слухаць голас розуму. Цалкам відэаочна, што кліч сэрца, які бы ён і памыляўся, і да вас будзе даражэйшым. У панядзелак толькі прыроднае паўчэц гмурае дазволіць справіцца з сітуацыяй, якая стварылася. У сераду будучы ўдалымі паездкі, зробленыя з практычнымі мэтамі. У чацвер добра было б выбрацца за горад і падыцца свежым паветрам. Нядзелю спрыяльная для пабудовы плану на найбліжэйшую будучыню і ацэнкі сваіх дасягненняў.

СТРАПЕЦ. Стрыманасць, засяроджанасць і сціпласць — вось тая якасць, якая дазволіць дасягнуць максімальнага поспеху па ўсіх кірунках. Зноўдзіцца рашэнні найбольш важных пытанняў. Пры зусім нязначных намаганнях многае будзе атрымлівацца нібы само па сабе, хоць да гэтага вы заклалі досыць трывалы падмурк сваіх поспехаў. У другой палове тыдня пажыдаеце трохі зменшчыць тэмпы і надаць больш увагі здароўю і сям'і. Прысяджанае жыццё быць крыху часа сабе.

КАЗЯРОГ. У панядзелак займаецеся толькі тымі справамі, якія ўжо пачытаў і патрабуюць працы. Аўторак прынясе атмасферу лёгкасці і натуральнасці — радзіўскае жыццё і паспрабуеце падтрымаць гармонію ва ўласным доме. У пятніцу правіце як мага больш чырпення і мяккасці ў стасунках з навакольнымі. Сваркі ў гэты дзень могуць набыць зацярпны характар. У нядзелю паспрабуеце не паддавацца шкюдным уплывам, яны застануць ужо лёгкія завалодваюць вамі, варта толькі даць ім шанец.

ВАДАЛЕІ. Можа паўстаць затрабаванне будаваць жыццё зноўку, разбурыўшы тое, што надканула і перахадзіла. Ідэі, якія ўзнікаюць, не варта неадкладна ажыццяўляць, бо спачатку вы павінны ўсе добра асэнсаваць і прадумаць наступствы. Будучыня мае некалькі імглістыя абрысы. Але калі не працаваць над яе набліжэннем, яна выспіне і пакіне горкае расчараванне няспраўджаным надзеям, выплываючым магчымасціў. У аўторак устрымаецеся ад новых спраў, бо вашы планы, хутэй за ўсё, разбурацца, сутыкнуўшыся з рэчаіснасцю.

РЫБЫ. Можае апынуцца ў стане афекту, вам востра заходзяць разнасы ўсё вакол. Аўторак можа быць звязаны з актыўным змаганнем, агрэсіў і правакацыямі. Серада пацешыць даліягматымі, якія адкрываюцца, і прымемнымі падзеямі. У суботу наступіць цікавая дэлева прапанова. У нядзелю пакажаце вышэйшы пілатаж, віртуозна выправішы ўсе непаразуменні.

НЕВЯДОМЫ ЦАНАВА

Калі ўспамінаюць імя наркама НКУС і НКДБ БССР Лаўрэнція Фаміча Цанавы, то ўзнікае вобраз сталінскага ката, арганистара масавых рэпрэсій на тэрыторыі Беларусі ў 1938—1951 гадах, чалавека, які адным з першых даў негатывную ацэнку дзейнасці НКУСкага антыфашыскага падполля. Новыя архіўныя дакументы МУС і Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь публікуюцца ўпершыню і даюць магчымасць крыху інакш паглядзець на гэту асобу.

17 снежня 1938 года Лаўрэнці Цанавы быў прызначаны наркамом НКУС БССР. Паводле слоў дырэктара архіва МУС Беларусі Ірыны Нужнай, Цанавы падпісаў дакументы ў алоўкімі трох колерах: чырвоным, чорным і сінім. Чырвоным — найбольш важныя дакументы, у тым ліку пра заахованне супрацоўнікаў наркамата, чорным — звычайныя дакументы па асабовым складзе. Аловак сінга колера Лаўрэнці Фаміч выкарыстоўваў радзей і па настроі. Ён падпісаў іш некаторыя загады і іншыя дакументы.

Берыя не памыліўся ў сваім выбары, калі прызначыў Цанаву наркамом унутраных спраў Беларусі. Яго вылучэнне пачуў бурную дзейнасць з першых дзён свайго знаходжання ў рэспубліцы.

Першы загад, падпісаны Лаўрэнціем Фамічам, ад 21 снежня 1938 года — «Аб забароне гаррай-аддзелаў і райаддзелаў НКУС БССР па Мінскай вобласці»

самостаіна спыніць следчыя справы, вызваліць арыштаваных і перадаць справы ў пракуратуры і суды». Вось тэкст гэтага загада: «**Адзначна выгады, калі начальнікі раённых і гарадскіх аддзелаў і аддзяленняў НКУС, што ўваходзяць у склад Мінскай вобласці, спыняюць следчыя справы, вызваліць арыштаваных або накіроўваюць следчыя справы ў пракуратуры і суды, самастойна (Случч, Барысаў, Рудзенск).**

Гэтыя справы не падоцця ў апарат цэнтра для прагляд, заклічэння і дакладу для зацвярджэння. Тлумачу, што права зацвярджэння пастановаў аб вызваленні арыштаванага або накіраванні справы па падсуднасці на першыя дзядзена толькі начальніку абласнога ўпраўлення НКУС.

Надалей да арганізацыі апарату ўпраўлення НКУС па Мінскай вобласці.

ЗАГАДВАЮ: 1. Усе следчыя справы, якія падлягаюць спыненню або накіраванню па падсуднасці райапаратаў Мінскай вобласці, накіроўваць у 1-ы Спецаддзел НКУС БССР для перадачы ў адпаведны аператыўны аддзел на заклічэнне.

2. Пастанова аб спыненні справы або абвінавачвае заклічэнне аб накіраванні справы па падсуднасці павінны быць падлісаныя следчым, які вядзе справу, і начальнікам аддзела.

3. На пастанове аб абвінавачванні заклічэнні павінна быць прастаўлена «згодзен Нач.» аддзела УДБ НКУС БССР» і «Зацвярджэнне» з подпісам майм або майх памочнікаў.

4. Пасля зацвярджэння многа пастановаў або абвінавачвае заклічэння справы перадаваць у 1-ы Спецаддзел для выканання.

5. Да справы павінны быць даддзены ў непадшчытны выгляд, акрамя арыгінала, завераныя копіі пастановаў аб спыненні справы або 5 экз., акрамя арыгінала, абвінавачуемых заклічэнняў.

3 Цыркулярам азнаёміць неадкладна ўвесь аператыўны склад. Народно камісар унутраных спраў БССР — Цанавы (Архіў МУС РБ. Фонд 50. Вопіс 4. Архіўная справа 9. Старонкі 85—86).

З першых дзён свайго знаходжання на пасадзе наркама унутраных спраў Лаўрэнці Фаміч пачуў перастаўляць кадры — вызваліцца

ад ранейшага кіраўніцтва, гэта значыць ад людзей з найбліжэйшага акружэння ранейшых наркамаў Бермана і Наседкіна і прызначэння сваіх людзей на самыя адказныя пасады. У яго загадзе ад 4 студзеня 1939 года гаварылася:

«Зняць з займаемых пасадаў: Пам. Народнага Камісара Унутраных спраў БССР — стар. лейтэнанта дзяржбюскі — Стаяноўска Міхаіла Александрвіча.

Начальніка 1-га Спецаддзела НКУС БССР — лейтэнанта дзяржбюскі — Розкіна Якава Барысавіча.

Прызначыць: Начальніка 7-га Аддзялення Аддзела УДБ НКУС — мал. лейтэнанта дзяржбюскі — Гарбачоўска Макарыя Давыдавіча часовым выканаўцам спраў Начальніка 1 Спецаддзела НКУС БССР» (Арх. МУС).

Загадам Народнага Камісара унутраных спраў БССР, старшага маёра дзяржаўнай бюскі Цанавы ад 10 студзеня 1939 года начальнікам 3-га спецаддзела НКУС БССР былі прызначаны капітан дзяржбюскі Гарыстанавіч Пётр Васільевіч з вызваленнем яго з пасады Нач. АГА (адміністрацыйна-гаспадарчы аддзел) НКУС БССР, начальнікам 1-га Аддзялення НКУС БССР — лейтэнант дзяржбюскі Архангелі Пётр Сцяпанавіч з вызваленнем яго з пасады часовага выканаўцы спраў начальніка 3-га аддзялення 4-га аддзела НКУС БССР, начальнікам АГА НКУС БССР — малодшы лейтэнант дзяржбюскі Геній Майсеевіч Рувімавіч з вызваленнем яго з пасады начальніка аўтагэаграфічнага аддзела НКУС БССР.

Адначасова гэтым жа загадам былі вызвалены са сваіх пасадаў або адхілены ад працы начальнікі 1-га аддзялення УДБ НКУС БССР лейтэнант дзяржбюскі Лукашук Уладзімір Георгіевіч і начальнікі 3-га Спецаддзела НКУС БССР старшы лейтэнант дзяржбюскі Цычунчык Канстанцін Сяргеевіч.

Загадам Цанавы ад 25 студзеня 1939 года адказныя пасады атрымалі чатыры чалавекі, якія прыбылі з Аддзела кадрую НКУС ССР. П.М. Рашытнікаў быў прызначаны намеснікам Народнага Камісара унутраных спраў БССР, П.Л. Клімента — памочнікам Наркома унутраных спраў БССР, Я.І. Піленка — начальнікам НКУС па Магілёўскай вобласці, М.С. Яфіменка — начальнікам 1-га Аддзела ЭКУ НКУС БССР.

2 лютага 1939 года па загадзе Лаўрэнці Цанавы былі зняты са сваёй пасады памочнік наркама унутраных спраў БССР капітан дзяржаўнай бюскі Ісаак Коісавіч Сакалоў-Шэйнін. Па ініцыятыве Лаўрэнці Фаміча некаторыя работнікі НКУС БССР былі засакарчаныя пад іншымі прозвішчамі і псеуданімамі. Пра гэта сведчыць, напрыклад, загад наркама унутраных спраў ад 11 лістапада 1939 года:

«**ЦЯЛКАМ САКРЭТНА.** Прыбыўшыя з ЦК КП(б) Беларусі. Школьнік Самуіл Абрамавіч — «Жывы» — разведчыкам н/н 2-й катэгорыі 3-га Спецаддзялення НКУС па Гомельскай вобласці з 1 лістапада 1939 г.

Грузакоў Мікаіла Палікарпавіч — «Галачкін» — памочнікам упаўнаважанага 2-га аддзялення 3-га Спецаддзела НКУС БССР. З 4 лістапада 1939 года».

У гэты час з імен Цанавы звязана ўзвышэнне Ваеннага дзечка, аднаго з кіраўнікоў органаў дзяржаўнай бюскі ССР, генерала арміі, Героя Савецкага Саюза Івана Іванавіча Масленікава. Захаваўся загад Лаўрэнці Фаміча № 26 ад 16 студзеня 1939 года:

«Ад'язджаючы ў службовую камандзіроўку ў г. Маскву з 16 студзеня 1939 г., часовае выкананне абавязкаў Наркома ўскласці на камбрыга тав. Масленікава.

Народны камісар унутраных спраў БССР

Старшы маёр дзяржбюскі — Цанавы (Арх. МУС).

А вось выліска з загада Цанавы ад 2 лютага 1939 года:

«У адпаведнасці з загадам Народнага Камісара унутраных спраў ССР — Камісара Дзяржбюскі 1-га рангу тав. Берыя, № 136 ад 21 студзеня г.г.

ПРЫЗНАЧАЕЦЦА: Камбрыг Масленікаў Іван Іванавіч — першым намеснікам Народнага Камісара унутраных спраў БССР з пакіданнем на пасадзе начальніка Унутраных войскаў Беларускай Арміі» (Арх. МУС).

Сярод прызначаных Цанавы ў лютым 1939 года кадрую былі людзі, якія ўзялі актыўны ўдзел у арганізацыі і кіраўніцтве партызанскім рухам у 1941—42 гадах. Так, 8 лютага 1939 года начальнікам Упраўлення НКУС БССР па Віцебскай вобласці быў прызначаны Пракофій Ягоравіч Крысанав. У гды Вялікай Айчыннай вайны ён стаў адным з арганізатараў партызанскага руху на акупаванай тэрыторыі Беларусі. У 1942 годзе Крысанав уваходзіў у склад Паўночна-Заходняй аператыўнай групы ЦК КП(б) і СНК БССР, якая аддзяляла вялікую ролу ў развіцці і кіраўніцтве партызанскім рухам на акупаванай тэрыторыі БССР. У 1942—43 гадах ён быў кіраўніком аператыўна-чэкіскай групы НКУС БССР па Мінскай вобласці.

Лаўрэнці Цанавы нямаля зрабіў для умацавання працоўнай дысцыпліны, асабліва змаганьня з п'янствам і непрыстойнымі словамі сярод работнікаў НКУС краіны. Пра гэта сведчыць аналіз зместу яго загадаў у якасці наркама унутраных спраў. У загадзе Цанавы ад 19 лютага 1939 года гаварылася:

«30 студзеня г.г. Пам. Оперуаўнаважанага НКУС па Магілёўскай вобласці — Іваню Міхаіл Мікалаевіч, будучы ў нецярповым выглядзе, уваішоў у Дом Чырвонай Арміі ў г. Магілёве, дзе насуперак законным патрабаванням адміністрацыі ДЧА — нач. складу РСЧА дзельшаву метады чэкіскай работы.

ЗАГАДВАЮ: Пам. Оперуаўнаважанага НКУС па Магілёўскай вобласці — Іванова Міхаіла Мікалаевіч — за дэскрыптацыю органаў НКУС і дзельшавую метады чэкіскай работы — арыштаваць на 20 сутак з выкананнем службовых паўнамоцтваў.

Папярэджвае ўвесь аператыўны склад, што пры паўтарэнні падобных выпадкаў будучы прыняты больш строгія меры.

Народны камісар унутраных спраў БССР.

Ст. маёр дзяржбюскі — Л. Цанавы (Арх. МУС).

Такое ў тая гды здаралася вельмі рэдка. За грубасць і няясненне знявагі радавога калгасніка быў арыштаваны, а затым звольнены з органаў НКУС начальнік Клічавскага раённага аддзела міліцыі Магілёўскай вобласці П.І. Травічы. Пра гэта сведчыць загад

Цанавы ад 27 красавіка 1939 года: «Калгаснік калгаса «Пацігодка» Клічавскага раёна Бондар Кузьма Юр'евіч, ўзнагароджаны Прэзідыюмам Вярхоўнага Савета ССР медалём за працоўную доблесць як стахановец, 6 красавіка з'явіўся да Начальніка Клічавскага РАМ Грамовіча на кватэру з просьбай падпісаць яму пашпарт для паездкі ў г. Магілёў, а адтуль ён разам з іншымі ўзнагароджанымі па вобласці павінен быў паехаць у Маскву за атрыманнем урадавай ўзнагароды.

Замест чужых адносінцаў да запытна працоўных і неадкладнага выканання цалкам законнай просьбы калгасніка Бондара, начальнік РАМ Грамовіч правіў да яго грубасць і нанёс знявагу нецярповымі словамі.

Толькі пасля ўмяшання райкома КП(б) Беларусі начальнік РАМ Грамовіч быў вызданы пашпарт калгасніку Бондару.

Такія бяздушныя адносіны мал. лейтэнанта міліцыі Грамовіча да просьбы калгасніка, узнагароджанага Урадам ССР высокай ўзнагародой за працоўную доблесць, несумашчальныя са знаходжаннем у органах РС міліцыі.

ЗАГАДВАЮ: Начальніка Клічавскага РАМ Магілёўскай вобласці — мал. лейтэнанта міліцыі Грамовіча П.І. за бяздушныя адносіны да запітна працоўных, грубасць і нетактоўнасць — арыштаваць на 5 сутак з адбываннем пакарання пры Магілёўскім абласным ўпраўленні РСМ і з органаў РСМ звольніць.

Загад абляў усяму асабовая складу органаў і часовай РС міліцыі НКУС БССР.

Народны камісар унутраных спраў БССР — старшы маёр дзяржбюскі Цанавы (Арх. МУС).

У загадзе Цанавы ад 4 студзеня 1940 года былі такія радкі: «...Накладзеца адмапарканне.

За дапушчэння незаконных метады следства пры допытах арыштаваным у бытнасць Оперуаўнаважаным НКУС па Омскай вобласці — мал. лейтэнант дзяржбюскі — Сімахіну Васілію Александравічу — аб'яўляю вымову.

Падстава: Заклічэнне Асобаўнаважанага НКУС ССР № 15326 ад 28.XII.1939 г.» (Арх. МУС).

За невыкананне правілаў захавання цалкам сакрэтных дакументаў старшаму інспектару 4-га аддзялення кадрую НКУС БССР, сяжанту дзяржбюскі Баровой Волзье Паўлюне загадам Цанавы № 44 ад 30 студзеня 1941 года была аб'яўлена вымова.

У загадзе наркама унутраных спраў БССР № 47 ад 1 лютага 1941 года гаварылася: «Накладзеца адмапарканне:

Начальніка 2-га Аддзялення 3-га Эканамічнага аддзела НКУС БССР — старшага лейтэнанта дзяржбюскі Дынова Навума Барысавіча за парушэнне нормў КПК і ігнараванне ўказаньняў начальніка аддзела — арыштаваць на 3 сутак з выкананнем службовых паўнамоцтваў» (Арх. МУС).

За грубасць і сістэматычныя парушэнні рэвалюцыйнай законнасці ініцыяваў зняць з работы і нават аддаваць пад суд Ваеннага Трыбунала адказных работнікаў НКУС БССР. Пра гэта сведчаць фонды Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь.

Перад намі — паведамленне наркама унутраных спраў Л. Цанавы:

вы сакратару ЦК КП(б) Беларусі Панамарэнку:

«27 мая 1939 г. Цалкам сакрэтна Ажыццўленай праверкай матэрыялаў, якія наступілі на часовае выканаўцу спраў начальніка аддзялення 2-га аддзела УДБ НКУС БССР Тараканова Сяргея Іванавіча, вызначана:

1. Тараканав С.І. у бытнасць начальніка Случкага гарадзела і міжрэаінай следчай групы з'яўляўся ініцыятарам грубага парушэння рэвалюцыйнай законнасці ў следчай рабоце.

Пад яго кіраўніцтвам і пры асабістым удзеле ў працэсе правядзення следства прымянялася сістэма фізічных метадаў допыту арыштаваных, у выніку чаго апошнія давалі на сябе выдуманыя паказанні і нанёс знявагу нецярповымі словамі.

Толькі пасля ўмяшання райкома КП(б) Беларусі начальнік РАМ Грамовіч быў вызданы пашпарт калгасніку Бондару.

Такія бяздушныя адносіны мал. лейтэнанта міліцыі Грамовіча да просьбы калгасніка, узнагароджанага Урадам ССР высокай ўзнагародой за працоўную доблесць, несумашчальныя са знаходжаннем у органах РС міліцыі.

ЗАГАДВАЮ: Начальніка Клічавскага РАМ Магілёўскай вобласці — мал. лейтэнанта міліцыі Грамовіча П.І. за бяздушныя адносіны да запітна працоўных, грубасць і нетактоўнасць — арыштаваць на 5 сутак з адбываннем пакарання пры Магілёўскім абласным ўпраўленні РСМ і з органаў РСМ звольніць.

Загад абляў усяму асабовая складу органаў і

Крайна Здароўя

Выпуск № 40 (209)

ФАРМВЫТВОРЦЫ СЦВЯРДЖАЮЦЬ:

ІМПАРТНАЕ — НЕ ЗНАЧЫЦЬ ЛЕПШАЕ

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Белмедпрэпараты» распачало доўгатэрміновую акцыю па інфармаванні пацыентаў і спецыялістаў аб ачынных лекавых сродках — аналагах імпортных прэпаратаў.

Спецыялісты прадпрыемства распрацавалі для размяшчэння ў аптэчных установах інфармацыйную картку, дзе побач з вядомым найменнем імпортнага лекаў прыводзіцца іх аналагі, якія вырабляюцца на мінскім фармацэўтычным прадпрыемстве. Такім чынам наведвальнікі аптэк змогуць атрымаць інфармацыю пра наяўнасць больш танных лекаў, якія пры гэтым не саступаюць імпортным ні па якасці, ні па сваёй эфектыўнасці. У аснове вытворчасці арыгінальных лекавых прэпаратаў — ідэнтычныя, тлумачаць спецыялісты.

Трэба мець на ўвазе, што далёка не ўсе імпартуемыя ў Беларусь медыцынскія прэпараты — арыгінальныя (сродкі зарэгістраваныя ў нашай краіне прэпаратаў арыгінальнасці толькі 8 працэнтаў ад агульнай колькасці). Як правіла, большасць імпартуемых прэпаратаў — гэта таксама джэнерыкі (г.зн. аналагі арыгінальных імпортных лекаў, на якія завяршыўся тэрмін іх ліцэнзійнай абароны). Прычым многія джэнерыкі завоззяцца да нас з краін, дзе не ўстаноўлены міжнародныя стандарты належнай вытворчай прак-

тыкі GMP, у той час як 70 працэнтаў прадукцыі РВП «Белмедпрэпараты» вырабляюцца ў цэхах, акрэдытаваных на адпаведнасць стандарту GMP. На карысць высокай якасці мінскіх лекаў сведчыць і тая акалічнасць, што больш за палову выпускаемай на «Белмедпрэпаратах» прадукцыі экспартуюцца ў краіны блізкага і далёкага замежжа.

Аднак адкуль такая розніца ў цэнах на імпортныя і ачыненыя лекаў? Уся прычына ў тым, што на раскруты імпортных лекаў накіроўваюцца вялізныя сродкі — рэкламныя бюджэты імпортных фармацэўтычных кампаній беларускім вытворцам нават і не сніліся. Да таго ж у кошт арыгінальнага прэпарата таксама закладваюцца і выдаткі на яго шматгадовае распрацоўку, якія могуць даходзіць да 1,5 мільярада долараў.

На «Белмедпрэпаратах» спадзяюцца, што інфармацыйныя карткі дапамогуць пакупнікам зарыентавацца ў «мору» лекавых сродкаў, бо, як сведчаць назранні, у фармацэўтычным «багаці» праблематычна разабрацца нават беларускім медыкам. У Беларусі, напрыклад, зарэгістраваных больш як 6 тысяч найменняў лекавых сродкаў. Сур'ёзныя надзеі ўскладаюцца на развіццё ў Беларусі службы клінічных фармакалагаў, якая пачала ўжо фарміравацца. Апошнія будуць дапамагаць урачам падбіраць для пацыентаў прэпарат, атымальны па суднасных «цена — якасць» — эфектыўнасць.

А пакуль што «Белмедпрэпараты» вырашылі самастойна ўласці на сябе «асветніцкую місію». Інфармацыйныя стэнды з карткамі-паміткамі будуць устаноўлены ў аптэках, каб людзі ахвотныя моглі ўзяць такую картку для сябе, сваёй ці сяброў. Памітка мае зручны памер — яна лёгка змяшчаецца ў кашальку, таму заўсёды будзе пад рукой. І зрабіць правільны і свядомы выбар лекавага прэпарата цяпер зможа кожны чалавек, нават вельмі далёкі ад медыцыны...

Надзея **НИКАЛАЕВА**.

ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»:

Па звестках эксперта фармацэўтычнага рынку, адзін жыхар Беларусі, робячы пакупку ў аптэках, пакідае там у сярэднім 1,8 долара. Сярэдні кошт адной упакоўкі імпортнага лекавага сродку склаў летась у нашай краіне 3,18 долара, а беларускіх лекаў — 0,66 долара. Ільвіная доля беларускіх прэпаратаў нават пасля падарожнага рэалізацыя выключна на сімвалічных цэнах — ад 150 да 500 рублёў за упакоўку. У **ТОП-10 гандлёвых найменняў па колькасці прададзеных летась упаковок увайшлі цытрамон-барымед, актываваны вугаль, ацэтылсаліцылавая кіслата, аналгін, карвалол, эналарпін і іншыя. А ТОП-10 найменняў прэпаратаў у грашовым вымярэнні ўзначалі летась актавекін, мілдранат, тэрэфал, колдрэкс хатрэм, аўгменцін, анаферон, сумамед і іншыя.**

Здароўе на талерцы

ЛЮБІЦЕ ДЫНЮ? ЕШЧЕ, АЛЕ... ПА ПРАВІЛАХ



Вы ўмееце есці дыню? Не спяйайцеся звязваць пытанне з этыкетам — нож і відэлец тут ні пры чым. Як усякая дама, якая ведае сабе цану, дыня дыктуе ўласныя правілы ўжывання яе ў ежу, затым у якасці кампенсцыі вы атрымаеце вылячэнне ад многіх хваробаў плюс райскую смакавую асалоду.

Як было вядома яшчэ ў старажытныя часы, гаючыя ўласцівасці дыні залежаць ад яе спеласці. Напрыклад, недастаткова спелыя плод не рэкамендуецца хворым з язавой страўніка і вострым гастрэтам. Не рэкамендуецца есці дыню і на гаłodны страўнік. Лепш ужываць яе ў прамежку паміж прыёмамі ежы, каб яна не магла змяшчацца з іншымі з'едзенымі прадуктамі.

У народнай медыцыне дыню здаўна прызначалі знясіленым хворым, асабліва пасля перанесеных захворванняў печані, пасля аперацый. Але! Як хворым людзям, так і абсалютна здаровым пасля дыні нельга піць халодную ваду і асабліва кіслае малако, кефір і ёгурт — гэта прыводзіць да настраўнасці. Аналагічны вынік бывае і пасля спалучэння дыні са спіртнымі напоямі (праўда, асабліва вынаходлівыя пакутнікі, стомленыя сядзячы працай, для вырашэння далікатнага праблем могуць узяць на ўзбраенне менавіта гэтую паручку). Дыня наогул вельмі здольна цю перамагчы хваробы, якія не прынята афішаваць. Калісьці адварам насення ляхылі ганароў, а адварам лупіны і каранёў чыцілі страўнік. Сёння сох дыні або яе мякца дытолагі рэкамендуецца для паліявання стрававання. Акрамя таго, гэта выдатны сродка ад гелмінтаў — у першую чаргу для дзяцей.

Яшчэ адна далікатная галіна прымянення — насенне дыні ўжываюць для павелічэння мужчынскай сілы. Свежае насенне можна проста жаваць (дастаткова 2—5 г у дзень). Але паколькі іх ўжыванне, асабліва ў вялікай колькасці, можа быць шкодным для селядзкіх, да «жованкі» дадаюць мёд — ён ліквідуе шкоду ўплыву.

Як і кавун, дыня даволі эфектыўна дзейнічае пры нырчанакаменнай хваробе: яшчэ Авіцэна паказваў на здольнасць дыні выводзіць пясок і дробныя камяні з нырака і маваго папузыра. Прычым выкарыстоўваць можна не толькі мякца, але і насенне. Народная медыцына раіць добра стаўчы насенне ў ступцы або змалоць у кавамолцы, дадаць астуджаную гатаваную ваду, старанна перамяшчыць, працадзіць, а затым прымаць па 0,5 шклянкі да яды. Як вы разумееце, гэты спосаб лячэння вельмі добры на поўдні, дзе дыні амаль бясплатныя, але і ў нашых умовах насенне і мякца бясплатна выкідаць не варта: дадаўшы мукі, можна пры вельмі духмянай аладкі (вядома, калі насенне ўсярэдзіне не «састарэла»). Вельмі зручна нарыхтоўваць дынныя аладкі — іх потым можна выкарыстаць для ачышчэння скуры, асабліва калі ў сям'і ёсць падлеткі, якія пакутуюць ад вургыстага сыпу. Дадаць да дыннай мякцаі — тых самых валокнаў, якія звычайна выкідаюць, — крыху мукі, вымешваеце і робіце вельмі тонкія аладкі (накітаўт лаваша). Затым высушваеце на сонцы або ў духоўцы — касметычны і лекавы сродка гатовы. Калі спатрэбіцца, намачыце вадой і выкарыстоў-

вайце як маску — дзейнічае выдатна.

І ў мякцаі, і ў насенні дыні ўтрымліваецца да 30 % тлустага алею, цалкам прыздатнага для выкарыстання ў ежу. Акрамя таго, дыня славіцца высокім утрыманнем караціну і вітаміну С, а таксама мяккай клятчаткай, якая дабраворна ўплывае на працэс стрававання. Дастаткова шмат у дыні вугляводаў — лёгказасваляльных цукраў, а таксама фоліевых кіслот, якая ўдзельнічае ў крывятворэнні. Усё гэта, а таксама высокае ўтрыманне жалеза, дае падставу лічыць дыню ну вельмі карыснай пры атэрасклерозе, анеміі, сардэчных хваробах. На жаль, далёка не ўсім можна ласавацца дыняй. Яна супрацьпаказаная карыячым маці (можа выклікаць у малаго цяжкі дыспенсічны з'яві), пры цукровым дыябеце, язавой хваробе страўніка і дванаціпапернай кішкі, пры кішачным расстройстве, асабліва дызэнтарыі.

САМ САБЕ ЭКСПЕРТ

● У добрай дыні павінна быць тоўстае сцябло. Каб вызначыць спеласць, трэба націснуць на яе лупіну з супрацьлеглага боку ад сцябла: у недаспелай лупіна цвёрдая, а ў спелай падаецца пры націску.

● Калі дынка прадаецца ў разрэзаным выглядзе, лёгка вылічыць яе ўзрост па семачках — старыя вясхлі і адначасова абязводзілі мякца.

ТЭХНІКА БЯСПЕКІ

● Перад тым як разразаць дыню, старанна вымыйце яе, скарыстаўшыся шоткай. Лупіна ў плода няроўная, у ёй захраасюць часцінкі зямлі, пылу (бачылі, як яна лязгае?), а галоўнае — узбуджальныя вострыя кішчэчныя інфекцыі. Пускаць іх у свой страўнік нельга!

● З'ядаць дыню адразу ж — разрэзаную лепш не захоўваць. Нават у халадзільніку! Лішак цукраў у сакавай мякцаі робіць яе выдатным пахажуўным асродкам для бактэрый, якія выклікаюць харчовыя атручэнні.

● Для доўгага захоўвання дыню лепш за ўсё вялі. Для гэтага яе разразаць напалам, а затым на гэтакія раменьчыкі таўшчынёй 2—4 см (анцысцішы ад лупіны і насення). Сушыць можна ў духоўцы пры тэмпературы 70—75°С або на сонцы. Зручна сушыць на друшляку або сіце, пры неаходнасці накрываючы кавалчкі марляй (ад вош, мух і іншых насаскомых). Падвяленныя лустачкі навоабмацка мяккія, светла-жоўтага або светла-карычневага колеру (у залежнасці ад гатунку). Захоўваць іх можна ў халаднаватым месцы (як сухафрукты). Вельмі добрая вяленая дыня з гарбаты, яе дадаюць у мюслі, розныя кашы, піражкі, падаюць з марожаным.

БЕКМЕС — ДЫННЫ МЁД

Прыгатаванне бекмесу не патрабуе влікліх намаганняў. Спелыя дыні з пахкай мяккасцю разразаюць папалам, выдзяляюць насенне, зразаюць лупіну. Мякца здрабняюць або пралукаюць праз мясарубку, адцяскаюць сок, а затым уварваюць, знімаючы пену, да ўтварэння густай масы. У гатовым выглядзе дынны мёд мае кансістэнцыю густой смятаны светла-карычневага з залатым адценнем колеру. Мёд разліваецца ў невялікія слокі і закаркоўваюць. Захоўваюць у халаднаватым месцы.

Падрыхтавала **Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ**.

НАВІНКА — ДЛЯ ЛЯЧЭННЯ ЯЗВЕННІКАЎ

РВП «Белмедпрэпараты» распрацавала і зарэгістравала ў Міністэрстве аховы здароўя новы лекавы сродка «Даларгін», раствор для ін'екцыі 0,1% у ампулах па 1 мл, — перспектывы прэпарат, прызначаны для лячэння органаў брушной поласці. Паказанні для яго прымянення — язавая хвароба страўніка і дванаціпапернай кішкі, панкрэатыт і панкрэанэкроз. «Даларгін» можа таксама прымяняцца ў комплекснай тэрапіі захворванняў, звязаных з парушэннем праходнасці па артерыях ніжніх канечнасцяў.

Извещение о проведении торгов 16 сентября 2010 г. Государственное производственное объединение «Минскстрой» (Продавец) совместно с УП «Минский городской центр недвижимости» (Организатор аукциона) проводят **ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН**

по продаже квартир без отделки, расположенных в г. Минске по адресам: пр-т Независимости, д. 170 и пр-т Независимости, д. 168, корп. 3.

№ лота	Наименование объекта				Площадь, кв.м		Начальная цена, руб.	Размер задатка, руб.	
	адрес квартиры	кол-во комнат	этаж	подъезд	общая по СНБ	жилая			
1	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 1	3	1	1	90,0	87,3	50,3	314 009 000	15 700 450
2	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 2	1	1	1	47,5	45,8	19,9	165 727 000	8 286 350
3	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 9	3	2	1	99,5	94,6	57,1	347 154 000	17 357 700
4	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 55	3	12	1	100,6	94,2	56,4	350 992 000	17 549 600
5	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 60	2	1	2	72,0	69,3	39,4	251 096 000	12 554 800
6	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 77	3	4	2	108,3	105,8	60,3	377 858 000	18 892 900
7	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 79	2	5	2	73,0	70,3	39,0	254 696 000	12 734 800
8	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 82	3	5	2	108,4	105,9	60,4	378 206 000	18 910 300
9	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 106	1	10	2	50,4	47,9	20,2	175 845 000	8 792 250
10	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 107	3	10	2	108,7	106,2	60,5	379 253 000	18 962 650
11	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 112	3	11	2	108,9	106,4	60,6	379 951 000	18 997 550
12	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 117	3	12	2	116,5	106,3	60,6	406 467 000	20 323 350
13	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 127	3	14	2	105,6	103,1	58,6	368 437 000	18 421 850
14	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 132	3	15	2	105,5	103,0	58,6	368 088 000	18 404 400
15	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 137	3	16	2	105,7	103,2	58,6	368 786 000	18 439 300
16	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 139	2	17	2	75,1	68,2	37,2	262 023 000	13 101 150
17	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 144	3	1	3	101,5	97,8	58,0	354 132 000	17 706 600
18	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 145	3	1	3	78,2	75,0	42,5	272 839 000	13 641 950
19	пр-т. Независимости, д. 170, кв. 146	1	1	3	49,3	47,2	20,6	172 007 000	8 600 350
20	пр-т. Независимости, д. 168, корп. 3, кв. 168	1	1	4	49,0	46,1	17,5	154 770 000	7 738 500

Аукцион состоится 16 сентября 2010 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, начало заключительной регистрации участников — в 10.30.

К участию в аукционе допускаются: граждане Республики Беларусь независимо от места проживания и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь и занимающиеся на законных основаниях трудовой, хозяйственной или иной деятельностью, юридические лица, зарегистрированные на территории Республики Беларусь.

представившие организатору аукциона следующие документы: - заявление на участие в аукционе; - заявление об ознакомлении с предметом аукциона; - подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона;

- копию платежного документа о внесении задатка в размере 5 процентов начальной цены предмета аукциона; - физические лица — ксерокопию паспорта; - юридические лица — доверенность, выданную представителю юридического лица (за исключением случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица (копии свидетельства о государственной регистрации и устава), информационное письмо с указанием банковских реквизитов.

Задаток для участия вносится на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, код 153001331, УИИ 90398583. Заявитель, желающий участвовать в торгах по нескольким предметам аукциона, вносит задаток в размере, установленном для предмета аукциона с наибольшей начальной ценой.

При подаче документов на участие в аукционе: физическое лицо предъявляет паспорт, его представитель — паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; иностранный гражданин и лицо без гражданства — документ подтверждающий проживание в Республике Беларусь и занятие на законных основаниях трудовой, хозяйственной или иной деятельностью;

представитель юридического лица — документ, подтверждающий полномочия руководителя (представителя) юридического лица.

Ёсць пытанні? Тэлефануйце...

На будучым тыдні дзяжурцы на «гарачай» лініі Міністэрства аховы здароўя (222 70 80) палююць:

16 жніўня — галоўны ўрач радзільнага дома № 2 г. Мінска Наталя Алегуна КУРЭК.

17 жніўня — галоўны ўрач Мінскага абласнога псіханеўралогічнага дыспансэра Таццяна Федаруна МАРТЫНАВА.

18 жніўня — галоўны ўрач Рэспубліканскай дзіцячай бальніцы медыцынскай рэабілітацыі Галіна Мікалаеўна РАДЗІВО-НАВА.

19 жніўня — галоўны ўрач Мінскага абласнога радзільнага дома Пётр Леанідавіч МАСЬКО.

20 жніўня — загадчык лячэбнага стаматалагічнага аддзялення Мінскай абласноў стаматалагічнай паліклінікі Людміла Ананьеўна КОБРЫНА.

21 жніўня — загадчык аддзялення хірургіі сасудаў Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Павел Паўлавіч АУДЗЕІ.

17 жніўня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай абласноў дзіцячай клінічнай бальніцы Ганна Ігаруна КЮТАВА.

18 жніўня — загадчык хірургічнага аддзялення № 2 Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Сяргей Уладзіміравіч АЛЯКСАНДРАЎ.

19 жніўня — загадчык артапеды-траўматалагічнага аддзялення № 2 Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Уладзімір Якаўлевіч КАЧАНАЎ.

20 жніўня — загадчык лячэбнага стаматалагічнага аддзялення Мінскай абласноў стаматалагічнай паліклінікі Людміла Ананьеўна КОБРЫНА.

21 жніўня — загадчык аддзялення хірургіі сасудаў Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Павел Паўлавіч АУДЗЕІ.

17 жніўня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай абласноў дзіцячай клінічнай бальніцы Ганна Ігаруна КЮТАВА.

18 жніўня — загадчык хірургічнага аддзялення № 2 Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Сяргей Уладзіміравіч АЛЯКСАНДРАЎ.

19 жніўня — загадчык артапеды-траўматалагічнага аддзялення № 2 Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Уладзімір Якаўлевіч КАЧАНАЎ.

20 жніўня — загадчык лячэбнага стаматалагічнага аддзялення Мінскай абласноў стаматалагічнай паліклінікі Людміла Ананьеўна КОБРЫНА.

21 жніўня — загадчык аддзялення хірургіі сасудаў Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Павел Паўлавіч АУДЗЕІ.

17 жніўня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай абласноў дзіцячай клінічнай бальніцы Ганна Ігаруна КЮТАВА.

18 жніўня — загадчык хірургічнага аддзялення № 2 Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Сяргей Уладзіміравіч АЛЯКСАНДРАЎ.

19 жніўня — загадчык артапеды-траўматалагічнага аддзялення № 2 Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Уладзімір Якаўлевіч КАЧАНАЎ.

20 жніўня — загадчык лячэбнага стаматалагічнага аддзялення Мінскай абласноў стаматалагічнай паліклінікі Людміла Ананьеўна КОБРЫНА.

21 жніўня — загадчык аддзялення хірургіі сасудаў Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Павел Паўлавіч АУДЗЕІ.

17 жніўня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай абласноў дзіцячай клінічнай бальніцы Ганна Ігаруна КЮТАВА.

18 жніўня — загадчык хірургічнага аддзялення № 2 Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Сяргей Уладзіміравіч АЛЯКСАНДРАЎ.

19 жніўня — загадчык артапеды-траўматалагічнага аддзялення № 2 Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Уладзімір Якаўлевіч КАЧАНАЎ.

20 жніўня — загадчык лячэбнага стаматалагічнага аддзялення Мінскай абласноў стаматалагічнай паліклінікі Людміла Ананьеўна КОБРЫНА.

21 жніўня — загадчык аддзялення хірургіі сасудаў Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Павел Паўлавіч АУДЗЕІ.

17 жніўня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай абласноў дзіцячай клінічнай бальніцы Ганна Ігаруна КЮТАВА.

18 жніўня — загадчык хірургічнага аддзялення № 2 Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Сяргей Уладзіміравіч АЛЯКСАНДРАЎ.

19 жніўня — загадчык артапеды-траўматалагічнага аддзялення № 2 Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Уладзімір Якаўлевіч КАЧАНАЎ.

20 жніўня — загадчык лячэбнага стаматалагічнага аддзялення Мінскай абласноў стаматалагічнай паліклінікі Людміла Ананьеўна КОБРЫНА.

21 жніўня — загадчык аддзялення хірургіі сасудаў Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Павел Паўлавіч АУДЗЕІ.

17 жніўня — намеснік галоўнага ўрача Мінскай абласноў дзіцячай клінічнай бальніцы Ганна Ігаруна КЮТАВА.

18 жніўня — загадчык хірургічнага аддзялення № 2 Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Сяргей Уладзіміравіч АЛЯКСАНДРАЎ.

19 жніўня — загадчык артапеды-траўматалагічнага аддзялення № 2 Мінскай абласноў клінічнай бальніцы Уладзімір Якаўлевіч КАЧАНАЎ.

20 жніўня — загадчык лячэбна



ПАЛЮБОУЌЦАМ ПРЫСВЯЧЭЦА...

Жывём з жонкамі, кахаем палюбоўніц? Разумею, што на гэты раз прапанаваў маёй паважанай калезе абмеркаваць «100-працэнтна мужчынскае пытанне». Наўрад ці жанчына першая «асмеліцца» напісаць «оду» палюбоўнікам, каб гэта стала вядома ўсёй краіне. Ці не?

Хай «сціплы авангард» нашай рэдакцыі саромеецца перачытаць гэты ліст з правінцы. Але ж, паважанья, пасля таго, як былі распусьоджаны весткі пра палюбоўніц каталіцкіх святароў, якія афіцыйна зьявіліся да Папы Рымскага з просьбай дазволіць святарам ажаніцца, наступныя радкі ў параўнанні з тым зваротам будуць «дзіцячай спрабай пра».

Ці хадзіў сам «налева»? Напішу «так», дык знаёмія маці маіх дзяцей, якія, нейкім чынам, не вылісавочы газеты, умудраюцца чытаць тое, што ім потым не спадабаецца, і, як у тым фільме «За двама зайцамі», зноў набы-перадкі паб'ягуць рабіць «справаздачу». Канстатую «ды не», дык хто паве-рыць? Чаму ж тады, напрыклад, узься за такую вельмі інтымную тэму?

Лепш вызначыцца, хто яна такая — палюбоўніца? Думаю, самае правільнае так называць жанчыну, якая мае блізкае стасункі з жанатым мужчынам. Тая ж Надзя з «Іроніі лёсу», памятаецца, прыналежала «ўпадальніку асабліва каштоўнага веніка» ў тым, што была напалува замужам — палюбоўніцай. Апошнія заўбэдзі ведаюць, чаго хочучы. І някіяга рамантызму ім не трэба. Распалумачу, чаму. Як былі рамантыч адначу, — гэты самы рамантызм, пра што мы ўжо ў нашай рубрыцы пісалі, не патрэбны большасць з жанчын. Напрыклад, сьрод маіх аднагодцаў — бальзакаўскага Узросту — рамантызм не ў модзе. Калі жанчыне за трыццаць, наўрад ці яна доўга захоча мець інтымныя стасункі з рамантыкам, хай і жанатым. Ёй патрэбна канкрэтыка. Калі не ажаніцца, дык хай перыядычна «робіць сваю справу», ды і гаворчыць меней. А яшчэ хай не забывае пра падарункі. Калі палюбоўніца вельмі на-ладва або мае влітку розніцу ў гадах са сваім каханым, гэта зьмяна асобна-я. Яна часцей за ўсё і ў ЗАГС пацягне, і наогул за стасункі з ёй прыйдзецца плаціць дарага ў прамым і пераносным сэнсе гэтага слова.

Ці думае жанаты мужчына пра тое, каб кінуць жонку (не дай Божа, з дзецьмі) і пайсці назувядзі да палюбоўніцы? Калі б ужо так была «па ду-шы», а не толькі «па целю» палюбоўніца, мужчына, не сумніваючы, «пайшоў бы да яе» назувядзі. Ды рэдка гэта здараецца. Жыве з жонкай, кахае іншую? Не заўбэдзі ў сваю «чаргу «кахаліца» палюбоўніцай. Сяж добры, а каханне — нямногім дадзены гэты дар нябёсаў — кахаць!

Цікава, дарчыня, які ставяцца жанаты мужчыны да таго, што ў іх палюбоўніц ёсць іншы «сяброў»? Раўнаваць у такой сітуацыі, на мой погляд, проста глупства. Як і палюбоўніцы раўнаваць чужога мужа да ягоня жонкі. А раўнавоць жа некастрыя.

Міф пра тое, што калі мужчыны нейкім чынам не атрымаюць ад жонкаў тое, чаго хочучы, таму «ідучы налева», разьве яны ідуць. Не буду параўноўваць, як бывае, практыкуюцца сьрод мужыкоў падчас размоў па шычыраці, жонку з грэчкай, якую хай і вельмі любіць, але кожны дзень ёсць — захопача хай і іншага чогосьці. Ёсць, дарчыня, унікалы, якія пры-чыпова, па нейкіх сваіх прычынах «налева» не ходзяць. А мо насамрэч кахаюць? Я ведаю сьрод сваіх таварышаў толькі аднаго такога унікама. Астатнія ў іншай «партыі» — хадякоў.

Палюбоўніца, на мой погляд, не буду прымітыгістам, ад жонкі адрозні-ваецца не толькі тым, што ты ходзіш да яе па сэкс і толькі. Часцей за ўсё кожнае спатканне з ёй — нейкі сэанс псіхалагічнай разгрукі. У комплексе з такімі прыемнымі фізічнымі нагрукамі. З ёй ты можах пагаварыць пра тое, што ніколі не расказаў бы жонцы. З ёй можна паспрачацца, не баючыся часцей за ўсё, што нейкім чынам яна да цябе будзе ставіцца па-іншаму. А як умоець слухаць палюбоўніцы!!! Не скарэць, што сямейныя стасункі ў большасці выпадакў з часам пераўтвараюцца ў «рабочыя». На жаль.

І не маюць рацыі тыя, хто ўпаўняны, што большасць палюбоўніц марэць з часам выйсці замуж за палюбоўніка. Ёсць і такія. Але я аса-біста ведаю дзюх жанчын, якім гэта наогул не патрэбна. Дарчыня, што заўважыў, абедзве пра сваіх былых законных амаль што са «шпалгалкі чытаючы» гаварылі адно: «Раўнаваць і выпіваюць»...

Мо і не хочучы, каб цяперашнія каханы стаў такім жа «злodeзем»? «Прыйшоў. Мне з табай так здорава. Я сумавала. Ідзі!»... — тыповы набор фраз жанчын, якія зны выказваюць палюбоўнікам. Асобная тэма, калі жанчына бярэ за кожнае спатканне з палюбоўнікам грошы. Логіка такая: «Мы сустракаемся. Ты вечна заняты, нікуды мяне не водзіш. Я магла б на твае грошы купіць сабе нейкі невялікі падаруначок...» Скажаце — не можа быць! Можа і ёсць.

Любоўныя трохкутнікі, чатырохкутнікі і іншыя «фігуры» жыцця стано-вацца тэмай, якая натхняе і на вядзівлі, і на трагедыі. Вечна!

Палюбоўніцаць быць вельмі зручна. Не трэба «дагляджаць» муж-чыну, карміць і гэтак далей. Ты будзеш заставацца заўбэдзі для жанатага мужчыны святкам, «падарунакам нябёсаў». Дарчыня, калі мужык усё-такі жаніцца на палюбоўніцы, ці зьявядзе потым новую «Музу»? Думаю, абавязкова. Звычайка — справа шкюдная.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Два полюсы

БЫЦЬ КАХАНАЙ І КАХАЦЬ. ТАГО Ж САМАГА!



«У любойным трохкутніку адзін з кутюў абавязкова тупы!». (Нібьта народная, як быцам мудрасці)

Я з самага пачатку штосці не разумею — пра якію «оду» палюбоўнікам можа ісці гаворка, калі падобныя стасункі робіць блюча кі мінімум аднаму чалавеку, не беручы ў разлік дзяцей, аглуных сяброў і г.д. «Апраўдаць і разумець пры жаданні можна ўсё дзейнае бакі, які пры нежаданні — закідаць іх жа гнілой агароднінай, таму абмяркоўваць тое, што вінаваты і што рабіць, мы зможам да другога прышося. Насцярожвае толькі цверда ўпаўнянасць апанента ў што, тым: а) «налева» не ходзяць толькі унікалы і б) палюбоўніцы — на рэдакцыю карыслівы істоты, якія заўжды ведаюць, чаго хочучы. Вось з гэтымі пунктамі дазволіла сабе не гздіаціцца і ўступіць у спрэчку за сумленна імя першых і другіх.

Тонкі намёк наомак «ці хадзіў я сам налева» заўважаны і ацэнены, можаць не сумнявацца. Толькі ў парыве ўласнай адрыткцыі, Саша, ты перасягнуў нябачную мяжу паміж «я», «мы» і «ўсе», і атрымаваць, як на партыіныя сходзе савецкіх часоў па разборы маральнасці якога-небудзь адступніка: «Мы патрабуем спыніць і пакарэць... Усе абурэння гэтым чынкам!». У што і справа, што казаць ад імя ўсіх — тое ж самае, што ад гэтымі чынкам!.. І што, што сьрод сваіх сяброў ты ведаеш толькі аднаго «унікама», які жонцы не здарджае? У маіх сяброў усё роўна наадварт. І нават усюдыйная статыстыка, весткі якіх сведчаць, што 80 працэнтаў мужчын хоць раз на працягу жыцця здарджаюць сваім жонкам, не дае права запісаць у партыю «ха-дакоў» кожнага першага. Тым больш, і гэта мяне асабліва ўсцешвае, усё большае колькасць мужчын узгадвае аб правіле бумеранга — а менавіта, што жонка, даведаўшыся пра ягоня паходжанні, можа не проста па галаве не паглядзіць, а ў якасці сатысфакцыі таксама завесці каханца... У твай раз-вагах, дарчыня, пра паўчыц жонкаў — ні паўслова. Чаму? Курцыя не тупілка, а жонка, у адрэзненне ад палюбоўніцы — не чалавек? Ой, глядзі, жаночая салідарнасць часам такія сорпыны рытуе...

Рамантызм не патрэбны большасць жанчын? І зноў не пагаджуся. Гле-дзячы што разумець пад «рамантызмам». Калі шматгадовае фігуранае разьвешанне на вушах каханай жанчыны макаронных вырабаў аб тым, які табе з ёй добра, але і жонку кінуць немагчыма, бо ў вас з ёй дзеці/ аглуныя маёмасць/любимы коцік напалам не дзівяцца — натуральна, такі рамантызм нікому не патрэбны, ні ў бальзакаўскім узросте, ні ў якім іншым. Бо гэта зьявляецца не рамантызмам, а інфантылізмам. Пра чала-века-святка — Карпсана, які жыве на даху і толькі перыядычна спускаецца па варонне ды пачыва — добра чытаць ў дзіцячых кніжцы, а жыць жонца з рэальным чалавекам. І калі табе 30+, то сэкс сэксам, але яшчэ хочацца каб не стабільнасць, то хоць бы нейкае пункта апоры пад нагамі. Каб каханы мужчына прыходзіў да цябе не толькі за вярчэй пры свечках, фізічнай нагрукі ды псіхалагічнай разгрукі, на жонку ды кіраўніцтва пакардзіяка, але яшчэ пацкавіцца, які настрой, што патрэбна дапамагчы і частым падтрымаць. І дзяцей. І каб у іх быў тата, пажадана не «нядзельны», а пастаянны... Толькі рэдка ты пачы, яшчэ з галагеліскай часоў, дзеляцца да сэрэдзіны Дняпра. І зольчы радзей мужчыны, калі гэта не Валерыі Меладзэ ці Ягор Хрусталёў. Яшчэ публічна прызначаю наўнянасць не толькі сваіх палюбоўніц, але яшчэ і дзяцей ад іх. Дый нават калі прызначаю, наўрад ці сітуацыя вырашыцца добрай для ўсіх бакоў — жонкі, мужы і палюбоўніцы, заўжды знойдзецца самы пакрыўджаны, на чый бок стане грамадская думка (о, гэты апошняя інстанцыя заўжды лепей ведае, як трэба разурзіць чужыя стасункі — але пра тое прапаную пагаварыць асобна, наступным разам). Часцей за ўсё дастанецца на першае чысло якраз палюбоўніцам — а ты як жа, разлуччыцца, зладзейці, разбуралічыць сямей, на чужым няшчасці сваё шчасце будуюць і г.д. Хоць і сьрод гэтых жанчын нямаюла закладніц абставінаў: не ведала, што жанаты, пакахала і ад сэрца адрацаць не атрымаваецца, жыве «ні ў дзёўках ні замужам», а мужчына, які на тое ліха, таксама не спяшаецца ставіць кропку і рабіць выбар на карысць ад-но са сваіх жанчын. І добра яшчэ, калі іх усюг дова!

А ты б'яваець такімі дзіўнымі геаметрычнымі фігурамі, дзе часам усё куты — тупыя. Альбо ўсё прамерна вострыя. Са свайго ўноцтва прыгадваю сітуа-цыю: хлопцы кахаю мяне, я кахала ягонага найлепшага сябра, за ім жа бегала мая аднакласніца, а сябра быў закаханы ў матэматыку. Карацей, слёзы, соллі і шматкрокавыя інтры... І што? Нічога. Ні вядзівлі, ні трагедыі з той гісторыі не атрымаўся, бо ўсе мы (за выключэннем матэматыкі) падлетка-выя жарсці ўрашце перапарсі і развіталіся мірна. З адзінай сківіцай некалькі разоў перачытала пасаж «палюбоўніцкай быць вельмі зручна». Вось пачуеш таке ад мужчыны — і ўсведмадзеш, што нічога яшчэ ты ў гэтым жыцці не бачыла і не ведала... А калі сур'віва, то гэта мець палюбоўніц — вельмі зручна. З'яўляюцца да жанчыны, калі захопача, а калі не, то спашалецца на занятасць; літсцыва дазваляе аб сабе плапаціцца; не задумваецца аб адказнасці і мяняць нічога не з'бравася — а новаўтв? У самым горшым выпадку, калі палюбоўніца запатрабуе якіх-небудзь расшукі крокаў, можа з амаль што чыстым сумленнем абвясціць: «Я іх табе нічога не абядаў». І — як кажуць, бывай, каханая, яна сустрача цябе памылкай!

Не палічы за асабісты наезд, але нядаўна давясло перагладзё ка-медыю «Не хачу жаніцца» — быў там такі пластчыны хірург, Шур'юк, які скажаў з аднаго луюа з другоў, і яго ўсё задавальняла. Твае развігі месцамі нагдаюць тую «шур'юкшчыню» філасофію. Але ж і я ўжо знаішлася праруха! Таму асабіста я, як гераяня яшчэ адной лірычнай камедыі «Зака-ханы на ўласным жаданні», прыцягваю жонку, што гэта не толькі цялкам магчыма, але і нармальна — быць каханай і кахаць. Таго ж самага.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.



по продаже права заключения договоров аренды (сроком на 5 лет) зданий, сооружений и помещений коммунальной собственности г. Минска

№ лота	Наименование объекта недвижимости, его адрес, описание, условия аукциона	Арен-дуемая площадь, кв. м	На-чальная цена, тыс. рублей
КУП «ЖРЭО Заводского района г. Минска», тел. 285-56-02			
1	Ул. Голодеда, 49, часть капитального строения на втором этаже, имеется отдельный санузел, общий вход с другими арендаторами, требуется ремонт. Под магазин непродовольственной группы товаров.	372,0	6 500
КУП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска», тел. 223-35-03			
2	Ул. Стрелковая, 7, помещения на первом этаже, имеется естественное освеще-ние, отопление, водоснабжение, санузел, отдельный вход, требуется ремонт. Под торговый объект непродовольственной группы товаров.	172,9	3 000
3	Ул. Физкультурная, 26а, помещение на втором этаже, имеется естественное освеще-ние, отопление, вход совместно с другими арендаторами, санузел совместного пользования. Под административное использование (офис).	35,5	700
КУП «ЖРЭО Московского района г. Минска», тел. 252-80-63			
4	Ул. Голубева, 11, помещение на первом этаже жилого дома. Имеется водоснабже-ние, энергоснабжение, отопление, канализация. Победителю аукциона необходимо выполнить требования МЧС и ЦГиЭ. Требуется реконструкция объекта с изменением функционального назначения за счет средств арендатора без последующей компенсации выполненных работ. Под административное использование (офис), туристические, ризлтерские, бытовые услуги.	55,0	1 000
КУП «ЖРЭО Партизанского района г. Минска», тел. 294-01-11			
5	Ул. Филимонова, 3, помещение на первом этаже, имеется отопление, санузел, отдельный вход со двора. Для размещения руководителя и иных специалистов органов управления.	126,4	2 500
КУП «ЖРЭО Первомайского района г. Минска», тел. 285-72-92			
6	Ул. Кнорина, 13, помещение на первом этаже, имеется отопление, отсутствует санузел. Под торговый объект продовольственной, непродовольственной группы товаров.	29,0	1 000
7	Ул. К. Чорного, 12 а, проходная комната на первом этаже, имеется отопление, санузел совместного пользования. Под административное использование (офис).	16,3	300
КУП «ЖРЭО Советского района г. Минска», тел. 292-74-31			
8	Ул. М. Богдановича, 116, помещение на первом этаже, имеется отопление, санузел, отдельный вход со двора. Под административное использование (офис).	43,1	800
КУП «ЖРЭО № 1 Фрунзенского района г. Минска», тел. 204-30-46			
9	Ул. Д. Марцинкевича, 4, корп. 2, помещение на первом этаже жилого дома, имеет-ся водоснабжение, энергоснабжение, отопление, отдельный вход. Требуется реконструкция объекта с изменением функционального назначения за счет средств арендатора без последующей компенсации выполненных работ. Под ремонт и обслуживание телерадиоаппаратуры.	62,24	1 000
КУП «ЖРЭО Центрального района г. Минска», тел. 203-79-43, 203-34-66			
10	Ул. Старовилениский тракт, 6, помещение на первом этаже, имеется отдельный вход, в помещении установлен банкомат банка «Москва—Минск». Под админи-стративное использование (офис).	84,7	1 500
11	Ул. Раковская, 36, помещение на первом этаже, имеется отдельный вход со двора, санузел совместного пользования. Под административное использование (офис).	31,4	600
КУП «Минская спадчына», тел. 226-53-04, 226-47-34			
12	Ул. М. Богдановича, 1, помещение на втором этаже, имеется естественное освеще-ние, отопление, санузел совместного пользования, общий вход с другими арендаторами. Для размещения руководителя и иных специалистов органов управления.	16,9	300
13	Ул. Сторожевская, 5, помещение на втором этаже, имеется естественное освеще-ние, отопление, санузел совместного пользования, общий вход с другими арендаторами. Для размещения руководителя и иных специалистов органов управления.	16,9	300
14	Ул. Интернациональная, 9, помещение № 22 на втором этаже жилого дома, имеет-ся естественное освещение, отопление, санузел совместного пользования, общий вход с другими арендаторами и жильцами дома. Для размещения руководителя и иных специалистов органов управления.	18,9	400
15	Ул. Интернациональная, 9, помещение № 25 на втором этаже жилого дома, имеет-ся естественное освещение, отопление, санузел совместного пользования, общий вход с жильцами и другими арендаторами. Для размещения руководителя и иных специалистов органов управления.	13,9	300
16	Ул. Комсомольская, 14, блок из двух комнат на первом этаже, общий вход с другими арендаторами. С условиями приспособления объекта по целевому назначению за счет средств арендатора, в том числе разработка ПСД и производство строительных работ. Под торговый объект непродовольственной группы товаров.	180,1	5 000
КУП «Минский городской центр недвижимости», тел. 328-51-00, 224-34-42			
17	Пр. Победителей, 5, комната № 417 на четвертом этаже, имеется естественное освещение, отопление, энергоснабжение. Под непродовольственное использова-ние (офис).	12,8	300
Управление бытового обслуживания Мингорисполкома, тел. 200-99-90			
18	Ул. Слободская, 63, помещение на первом этаже, имеется естественное освеще-ние, отопление, энергоснабжение, водоснабжение. Под мастерскую по ремонту одежды.	14,4	300
19	Ул. М. Богдановича, 78, помещение в здании ББО. Под ремонт бытовой техники.	45,5	800
20	Ул. М. Богдановича, 78, помещение в здании ББО. Под ремонт обуви.	33,76	600
Филиал КУП «Минсктранс», «Тролейбусный парк № 5», тел. 233-92-98			
21	Ул. Гинтовца, 50, часть помещения в диспетчерской станции на первом этаже, имеется отопление, водоснабжение, энергоснабжение. Для размещения торгового аппарата по продаже горячих и холодных напитков.	1,5	300
КУП «Минсктранс», автостанция «Юго-западная», тел. 219-86-13			
22	Ул. Железнодорожная, 41, помещение на первом этаже автостанции, имеется отопление, энергоснабжение. Под торговый объект продовольственной, непродовольственной группы товаров.	2,7	500
КУП «Минсктранс», автовокзал «Восточный», тел. 219-86-13			
23	Ул. Ванеева, 34, помещение на третьем этаже автовокзала, имеется отопление, энергоснабжение. Под административное использование (офис).	17,0	300
24	Ул. Ванеева, 34, помещение на третьем этаже автовокзала, имеется отопление, энергоснабжение. Под торговый объект по продаже рыболовных принадлеж-ностей.	16,0	300
КУП «Минсктранс», Филиал «Автобусный парк № 2», тел. 223-36-26			
25	Ул. Прушинских, 23, помещение на втором этаже в специализированном здании транспорта, имеется энергоснабжение, отсутствует естественное освещение, отопление. Под склад.	12,4	300
26	Ул. Прушинских, 23, помещение на втором этаже в специализированном здании транспорта, имеется энергоснабжение, водоснабжение, отопление, канализация. Под административное использование (офис).	11,5	300
УП «Мингорсвет», тел. 252-09-92			
27	Ул. Гурского, 38, три помещения (площадь 124,2 кв.м, 13,8 кв.м, 11,7 кв.м) с коридором расположены на первом этаже отдельно стоящего здания. Имеется естественное освещение, отопление, водоснабжение, санузел, общий вход с другими арендатора-ми, требуется ремонт. Под объект по организации общественного питания.	158,2	3 000

Организатор аукциона – УП «Минский городской центр недвижимо-сти», г.Минск, ул. К. Маркса, 39.

Аукцион состоится **30 августа 2010 г. в 11.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Документы на участие принимаются **с 16 по 26 августа 2010 г. в рабочее время, 27 августа 2010 г. с 9.00 до 16.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. Документы, поданные после указанного време-ни, не рассматриваются.

Для острота объектов недвижимости, право заключения договоров аренды которых выставлено на аукцион, необходимо в срок, установ-ленный для приема документов на участие в аукционе, обращаться к арендодателям по телефонам, указанным в настоящем извещении. Организатор аукциона рекомендует участникам аукциона при остроте уточнить у арендодателя возможность использования помещения под планируемые виды деятельности, в том числе с учетом требований по санитарным и противопожарным нормам, а также соответствующий планируемому виду деятельности размер арендной платы.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Инструкцией о по-рядке организации и проведения торгов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, утвержденной решением Мингорсовета от 23.09.2009 № 250.

Для участия в торгах лица, желающие участвовать в торгах, в установ-ленный и извещении о проведении торгов срок подает заявление на участие в торгах по установленной форме со следующими докумен-тами: заявление об ознакомлении с объектом недвижимости, право за-ключения договора аренды которого выставлено на торги, по установ-ленной форме; заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка в размере 10 процентов от начальной цены предмета аукциона на расчетный счет № 3012024570010, филиал ОАО «БПС-Банк» по Мин-ской области, код 153001331, УНП 190398583, УП «Минский городской центр недвижимости»;

гражданином Республики Беларусь – копия документа, удосто-веряющего личность, без нотариального засвидетельствования (пас-порт, страницы 31, 33 и страница с регистрацией места жительства (пропиской));

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 30 августа 2010 года 102-го ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ лота	Наименование объекта недвижимости, его адрес, описание, условия аукциона	Арен-дуемая площадь, кв. м	На-чальная цена, тыс. рублей
Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома, тел. 220-51-34, 219-00-78			
28	Территория Подземные переходы, д.13, пом. 2 – подземный общественно-торговый центр «Столица», часть помещения № 414. Под розничную торговлю кондитер-скими изделиями, сухофруктами, орехами, специями.	88,05	1 600
29	Торговый центр «Партизанский», подземный переход перед универсамом «Бе-ларусь», помещение № 27. Под розничную торговлю непродовольственными товарами.	13,4	500
УП «Партизанское», тел. 200-11-84			
30	Ул. Стебенева, 2, помещение в здании спец. розничной торговли с бытовыми помещениями, отсутствует отопление, требуется ремонт. Под административное использование (офис), склад, склад оптовой торговли.	26,4	500
ТК ПУП «Белизна», тел. 267-89-44			
31	Ул. Кнорина, 55, помещение на первом этаже здания. Размещение руководителей, про-изводственное использование (кроме швейного производства).	20,2	400
32	Ул. Кнорина, 55, помещение на втором этаже. Размещение руководителей, про-изводственное использование (кроме швейного производства).	148,3	2 600
33	Ул. Кнорина, 55, помещение на третьем этаже. Размещение руководителей, про-изводственное использование (кроме швейного производства).	147,3	2 600
ПК УП «Белшмичстка», тел. 204-69-13			
34	Пер. Ольшевского, 3, помещение на первом этаже, имеется отдельный вход. Под административное использование (офис).	43,1	800
УП «БытЭкс», тел. 203-79-66, 306-28-41			
35	Ул. Л. Чайкиной, 4, смежные помещения №№ 3, 4 и 5 на втором этаже, имеется естественное освещение, отопление, энергоснабжение. Под административное использование (офис), производственное использование, бытовые услуги.	29,41	600
ТКУП «Минский оптовый рынок», тел. 279-41-42			
36	Д. Таборы, Минский р-н, торговый павильон на первом этаже здания, торговый блок № 7, металлорешетчатые стены, имеется рампа, свободный подъезд к погрузке-разгрузке автотранспортом, ж/д транспортом. Под склад.	79,8	1 400
37	Д. Таборы, Минский р-н, помещение на первом этаже здания склада № 3, складское охлаждаемое помещение № 4, металлорешетчатые стены, имеется рампа, свобод-ный подъезд к погрузке-разгрузке автотранспортом, ж/д транспортом. Под склад.	225,8	4 000
38	Д. Таборы, Минский р-н, помещение на первом этаже здания склада № 3, складское охлаждаемое помещение № 5, металлорешетчатые стены, имеется рампа, свобод-ный подъезд к погрузке-разгрузке автотранспортом, ж/д транспортом. Под склад.	242,5	4 500
39	Д. Таборы, Минский р-н, помещение на первом этаже здания склада № 3, склад-ское охлаждаемое помещение № 6, металлорешетчатые стены, имеется рампа, свободный подъезд к погрузке-разгрузке автотранспортом, ж/д транспортом. Под склад.	234,0	4 500
40	Д. Таборы, Минский р-н, помещение на первом этаже здания склада № 3, комната № 1. Под административное использование (офис).	20,2	400
41	Д. Таборы, Минский р-н, помещение на первом этаже здания склада № 3, комната № 3. Под административное использование (офис).	3,7	100
42	Д. Таборы, Минский р-н, асфальтированная площадка рядом со складом № 3. Под размещение контейнеров, рефрижераторов.	508,6	9 000
ТКУП «Минский оптовый рынок», тел. 321-21-21, 321-20-00			
43	ТЦ «Купаловский», торговое место № 21. Под розничную торговлю непродоволь-ственными товарами.	6,0	500
ТКУП «Минский комаровский рынок», тел. 331-84-00			
44	Ул. В. Хоружей, 8, территория сезонного (открытого) рынка, сектор № 1, ряд № 10, павильон № 12. Под торговлю продовольственными и непродовольствен-ными товарами.	3,6	300
45	Ул. В. Хоружей, 8, территория сезонного (открытого) рынка,		



Калі дрэвы былі вялікімі...
Вельмі асабістае

УРОКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ПА-АНГЛІЙСКУ? ЧАМУ БІ НЕ?

«Звязда» працягвае даследаваць тэму папулярнасці беларускай культуры ў свеце. Нагадаем, напрыканцы мінулага года ў Беларускім таварыстве дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі прадстаўнікі мастацкай інтэлігенцыі, навукоўцы, літаратары, галоўныя рэдактары «тоўстых» часопісаў вялі шчырую і зацікаўленую дыскусію аб ролі культуры ў сучаснай станаўчэга іміджу нашай краіны за мяжой. У размове ўдзельнічалі вядомы пазі і журналіст, дырэктар радыёстанцыі «Беларусь» Беларэдыёкампаніі Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ.

— У працяг абмеркавання на старонках «Звязды» праблематыку культурнай экспансіі нашай краіны за мяжой, вядома, у самым лепшым сэнсе гэтага слова, хацелася б вас вясць аб чым спытаць. А ці не марныя гэтыя намаганні? Ці не цешым мы самі сябе думкай, што беларуская культура, акрамя як для вузкіх спецыялістаў, будзе цікавай для шырокіх колаў інашчаўцаў?

— Упэўнены, што «не цешым». І гэта не галаслоўная патрыстычная заява. Як адзін з супрацоўнікаў радыёстанцыі «Беларусь», якая, без перабольшвання, знаходзіцца на перадавой гэтай экспансіі (прабачце за мілітарызуючую лексіку) і мае штодзённую зваротную сувязь з замежным асяродкам, могу засведчыць: там ёсць даволі вялікая цікавасць да беларускай культуры. Аб гэтым гавораць лісты, які паштова, такі электронны, нашых слухачоў.

Тэма культуры заўсёды была прывілеяванай у нашай рэдакцыі. Бо нішто так не перадае душу народа, як яго песня, паэзія. Таму ў нашым эфіры часта гучаць вершы беларускіх паэтаў, радыёпастануюкі як па творчых класіках літаратуры: Якуба Коласа, Уладзіміра Караткевіча, Васіля Быкава, Івана Мележа, так і па творчых маладых аўтароў. Прычым знаёмства з беларускім літаратурным ідзе як на мове арыгінала, так і на іншых мовах. Найлепшыя творы, якія ў пэўным сэнсе з'яўляюцца візіткай беларускай літаратуры, часта гучаць у нас па-польску, па-англійску, па-нямецку. Разам з Алесем Бадаком, вядомым паэтам і галоўным рэдактарам часопіса «Неман», мы выдзем праграму «Мяся слова», у якой расказваем аб тэндэнцыях сучаснай літаратуры, новых імёнах...

— Некалкі слоў аб радыёстанцыі «Беларусь»...

— Амаль паўстагоддзя «Беларусь» працуе ў міжнародным эфіры. Па першым часе радыёстанцыя ўяўляла сабой аддзяленне Усесаюзнага замежнага вярстання і арыентавалася пераважна на нашых суайчыннікаў у іншых краінах. Пасля набывання Беларуссю незалежнасці мы пашырылі моўны дыяпазон: пачалі вяртацца на англійскую, нямецкую і рускую мовы. А тры гады таму і на польскую. З цягам часу аб'ём вярстання даявілі да 26 гадзін у суткі. З іх 16 гадзін на карот-



вязь з намі выходзяць і радыёэмаатары, тыя, хто любіць шукаць нешта новае ў эфіры. Напрыклад, два радыёэмаатары са Швецыі сталі нашымі сябрамі, яны аднойчы нават прыязджалі да нас. З візітам у адзак Швецыі наведвала наша супрацоўніца. Вынікам паездкі сталі сумесныя прамы эфір, у якім размова ішла аб Беларусі, у прыватнасці, аб яе культуры.

Празумае, шмат у нас і радыёэмаатары, тыя, хто любіць шукаць нешта новае ў эфіры. Напрыклад, два радыёэмаатары са Швецыі сталі нашымі сябрамі, яны аднойчы нават прыязджалі да нас. З візітам у адзак Швецыі наведвала наша супрацоўніца. Вынікам паездкі сталі сумесныя прамы эфір, у якім размова ішла аб Беларусі, у прыватнасці, аб яе культуры.

Празумае, шмат у нас і радыёэмаатары, тыя, хто любіць шукаць нешта новае ў эфіры. Напрыклад, два радыёэмаатары са Швецыі сталі нашымі сябрамі, яны аднойчы нават прыязджалі да нас. З візітам у адзак Швецыі наведвала наша супрацоўніца. Вынікам паездкі сталі сумесныя прамы эфір, у якім размова ішла аб Беларусі, у прыватнасці, аб яе культуры.

Празумае, шмат у нас і радыёэмаатары, тыя, хто любіць шукаць нешта новае ў эфіры. Напрыклад, два радыёэмаатары са Швецыі сталі нашымі сябрамі, яны аднойчы нават прыязджалі да нас. З візітам у адзак Швецыі наведвала наша супрацоўніца. Вынікам паездкі сталі сумесныя прамы эфір, у якім размова ішла аб Беларусі, у прыватнасці, аб яе культуры.

да 10.00 па сярэднеўрапейскім часе трансляцыя нямецкамоўнай праграмы нашай радыёстанцыі. Вяшчанне ажыццяўляецца на хвалях папулярнага германскага канала «Радыё 700». Раней на яго сайце можна было слухаць праграмы нашай радыёстанцыі на нямецкай мове, а цяпер зроблены крок наперад. З гэтай нагоды каардынатар праектаў вышчальнага цэнтра «Ойскірхен» Бернд Фрынкен адзначыў, што «Беларусь» дапоўніла мясцовае Гамбургскае радыё. І не толькі. Цяпер праграмы на нямецкай мове з Мінска можна прымачць у розных краінах Еўропы. У нямецкамоўнай праграме радыёстанцыі «Беларусь» — навіны, аналітыка, інтэрв'ю з палітыкамі, навукоўцамі, дзясяціма культурна. Па звестках нашага партнёра, абанентамі яго кабельнага вярстання з'яўляюцца паўтара мільёна нямецкіх сем'яў. Яго сайт www.radio700.info — партал для ўсіх замежных радыёстанцыяў, якія вяртаюцца на нямецкай мове, штодня тут фіксуецца каля 10 тысяч наведванняў.

Неўзабаве пайшла пошта з Германіі. Вось што напісаў нам у пачатку студзеня Вольфганг Крөбел: «Я вініваю з цікавасці перадачамі аб Беларусі на нямецкай мове, жадаю вам добрага працягу вашай справы». Такім чынам, упэўніў беларуская радыёстанцыя атрымае магчымасць трансляваць свае праграмы ўнутры Германіі на кароткіх хвалях і значна пашырць кола слухачоў у Аўстрыі, Даніі, Швейцарыі і іншых краінах, дзе ёсць нямецкамоўная насельніцтва. Мы і надалей нямецкамоўна пашыраць сваю прысутнасць у сусветным эфіры шляхам выкарыстання сучасных тэлекамунікацыйных тэхналогій і развіцця супрацоўніцтва з замежнымі партнёрамі.

— Як з дапамогай радыё можна павялічыць эфектыўнасць папулярнасці краіны ў свеце, у прыватнасці, беларускай культуры?

— Я і мае калегі хацелі б разлічваць на большую падтрымку замежнымі ўстановамі нашай краіны. У першую чаргу пасольствамі, консульствамі, прадстаўніцтвамі пры міжнародных арганізацыях у сэнсе распаўсюджвання інфармацыі аб нашай радыёстанцыі, яе праграмах. Радзёўкай, бадай, самы хуткі і адносна танны носбіт інфармацыі ў планетарным маштабе. Зразумела, утрыманне радзёўкаў павінна быць таксама каштоўнае, і немалых. Аднак у параўнанні з распаўсюджваннем за мяжой друкаваных выданніў нашай краіны радыёперадачы ў эфіры маюць свае спецыфічныя перавагі. Гэта і аператыўнасць, і куды большая географічная шчыльнасць пранікнення.

Чаму б у нашых пасольствах для сяброў Беларусі, яе партнёраў не правесці прэзентацыю «Беларусь»? Мы б забяспечылі буклеты, плакатамі, неабходнай інфармацыяй. Чым лепш нас ведаюць за мяжой, тым хутчэй будзе наладжвацца эканамічная, культурная, гуманітарная, навуковая стацуня.

Гутарыў Леанід ЛАХМАНЕНКА.

«БАБУЛЯ ВУЧЫЛА МЯНЕ ЛЮБІЦЬ БЕЛАРУСЬ, СВОЙ НАРОД, СВАЮ МОВУ»

У гэтыя дні якая 100 гадоў з дня нараджэння вядомай беларускай паэзкі Ларысы Геніюш. Сваё першае знаёмства з паэткай згадвае аўтарытэты літаратуразнаўца, прафесар, доктар філалагічных навук Адам Іосіфівіч МАЛЬДЗІС.

«Я ЖАХНУЎСЯ, КАЛІ КАРАТКЕВІЧ СКАЗАў: «ТЫ ДОБРА ДЗЕЎКА, ЛАРЫСА!»

— Першы раз я пачаўся з Ларысай Геніюш дзесяці ў сярэднім студэнта 1968 года, — згадвае Адам Мальдзіс. — Тады яна прыехала да Уладзіміра Караткевіча і нейкі час жыла ў яго ў нядаўна заселенай двухпакаёвай кватэры (з павешанай «перагародкай» па вуліцы Веры Харужай, 26. Гэта было зусім побач з майм жылком (Чарыякова, 18), і мы часта абмяняліся па-суседску візітамі. Раз ці два Караткевіч з маёй Ларысай Антонаўнай прыйшлі да нас дамоў, жонка пачаставала іх вясковымі стравамі. Па просьбе Максіма Танка Валодзя тады дапамагаў паэзце рыхтаваць да друку («пазбавіць ад падводных мінаў») тэкст яе перагаў у БССР вяршаванага зборніка «Невадам з Нёмана» (на назве, здаецца, спыніўся таксама сам Танк, у якой з Геніюш былі даверлівыя адносіны, чым паэзта ганарылася). І вось нежк тады ў Валодзі быў «лапешнік», застолье вечарам сабралася гучнае. Але гучней за ўсіх вядоўзі сябе сам вінокунар урочастцы, які раздаваў усім фірм. Яго паніраваў фраза «Ты добрая дзеўка, Ларыса!» (Геніюш была старэйшая за Караткевіча на 20 гадоў). — Рэд, прывяла мяне ў жак. Але, здаецца, звычайно і не да такога паэзта яна не духа шкаравала. Памятаецца яшчэ, што за сталом вялася крытычная гаворка пра тагачасны стан беларускага тэатра і ўвогуле пра тое, ёсць ён ці няма, на што Геніюш, падводзячы рысу спрэчкам, сказала: «Для мяне няма слова «няма», для мяне існуе слова «будзе!»».

Адам Іосіфівіч прыгадавае, як пісаў рэцэнзію на зборнік вершаў Геніюш «Невадам з Нёмана» для... газеты «Звязда!» — Кніжка «Невадам з Нёмана» выйшла з друку і хутка раскуплялася. Нас «грэшылі» Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы АН БССР правярала спецыяльная камісія на чале з інструктарам ЦК КПБ... На спецыяльным партодзее яна нібыта ляснула папракнута літаратуразнаўцаў, што засяроджваюцца яны на друганым, неістотным матэрыяле: не паспяла Ларыса Геніюш, паэзта з сумнеўным мінулым, скласці кнігу, які загаліч сектара дактарыўніцкай літаратуры Юльян Пішкору напісаў да гэтай кніжкі хвалебную прадмову, супрацоўнік таго ж сектара Адам Мальдзіс — станаючы рэцэнзію для «Звязды», а другі супрацоўнік, Мікола Прашкоўскі, падаў запынку на цуюлю кніжку пра гэтую «нацыяналістыку». І вось — вынік праверкі: абмеркаванне работы Інстытута літаратуры на бюро ЦК КПБ. З дакладам аб выхавачай рабоце ў ім выступіў не дырэктар, а сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў БССР Іван Шамякін. Тон яго быў прыхільны: у кожнай рабоце можна знайсці і станоўчае, і недахопы. Памяркоўна веў пасяджэнне і Пётр Міронавіч Машэраў...

25 ГАДОЎ КАЌЦЛАГЕРА ЗА «СУПРАЦОЎНІЦТВА З СУСВЕТНАЙ БУРЖУАЗІЯЙ»

У Ларысы Геніюш быў пакутны лёс, які не кожны мужчына-волат вытрымаў бы. Ларыса Антонаўна (дзявочае прозвішча Мікалашэвіч) нарадзілася ў маёнтку Жолабчыцы, у Цяперашнім Вайкувыскім раёне. Друкавацца пачала ў 1939 годзе ў беларускіх перыядычных выданнях, праз тры гады выйшла яе першы зборнік «Ад родных ніў». Перад гэтым яна выйшла замуж за лекара Янку Геніюша, пераехала за ім у Прагу, дзе Янка вучыўся, а затым працаваў. У сакавіку 1948 года Янку і Ларысу Геніюш арыштавалі на загад савецкіх спецслужбаў і выслалі ў СССР. Дайгавіў Ларысу Геніюш вядомы кат, тагачасны наркам унутраных спраў БССР Лаўрэнцій Цінава. Геніюшам інкрымінавалася «супрацоўніцтва з сусветнай буржуазіяй» і «зрада радзіме». Раўнацэнна, калі б сёння нейкі беларус пазнаёміўся і пасябраваў з якім паліткам ці чынам, а пасля пераехаў туды жыць. Аднак у савецкі час па такіх артыкулах распаруляліся з многімі валандаўцамі. Па гэты артыкулах у 1937 годзе была ліквідавана практычна ўся беларуская інтэлігенцыя... Суд даў Геніюшам па 25 гадоў сталінскіх канцлагераў у Коми і Мардовіі. Сям гадоў паэзта насіла лагерны бушлат з нумарам на спіне 0-287. У 1956 годзе, калі пасля смерці Сталіна такія справы пачалі пераглядваць, і часткова разбіталі і выпусцілі. Геніюшы пасля ішлі ў Зэльве, у Янкавай роднай хаце. Тут Ларыса Антонаўна і жыла да сваёй смерці ў 1983 годзе, так і не захачушы прыняць савецкае грамадзянства за тую несправядлівасць, што была з ёй учыненая. Пасля вызвалення паэтка працягвала цікаваць, жыла яна вельмі сціпла. Але ёй апекаваліся многія сябры, у тым ліку Максім Танк, тагачасны кіраўнік Саюза пісьменнікаў. З яго дапамогай была выдадзена першая пасля знявольнення кніга Геніюш «Невадам з Нёмана»...

Ля царквы ў Зэльве стаіць помнік Геніюш, які з'явіўся ў 2003 годзе з асабістага благаслаўлення Мітрапаліта Філарэта.

Ганаровым удзельнікам святкавання стаў унук Ларысы Геніюш спадар Міхась, які жыў у Беластоку (цяперашняя Польшча), ён спецыяльна прыехаў у Зэльве, хоць не быў тут ужо каля дваццаці гадоў. Міхась Геніюш адмовіў у інтэрв'ю многім журналістам — у Зэльве яму хацелася ціха і спакойна пабыць у родных мясцінах, а не раздаваць інтэрв'ю. Але для «Звязды» было зроблена выключэнне.

«БАБУЛЯ ЗАЎЖДЫ РАБІЛА МНЕ НЕВЕРАГОДНЫЯ ПА ТЫМ ЧАСЕ ПРЫСМАКІ...»

Спадар Міхась не вельмі хоча размаўляць пра сваё прыватнае жыццё, сваю сям'ю, працу. Ён хоча размаўляць толькі пра сваю бабулю. І калі бабуля — Ларыса Геніюш, то зразумець яго лёгка.

— Спадар Міхась, ці добра вы запамінілі сваю бабулю?

— Так, вельмі. Гэта быў самы важны, калі не скажаць найважнейшы чалавек у майм жыцці, які вельмі многа мне пераказаў, перадаў, навучыў жыць, навучыў думаць, навучыў любіць.

— Вы жылі разам з бабуляй?

— Я нарадзіўся ў Зэльве, у Беларусі. І жыў з бабуляй да чацвёртага ці пятага года майго жыцця. Мой бацька вучыўся ў Польшчы, у Беластоку ў медыцынскай акадэміі, а мая мама жыла і працавала ў Зэльве. Школу яна таксама скончыла тут. Так што Ларыса Антонаўна прысяцала мяне шмат часу і увагі, і можа сказаць, што гэты першы крок на свеце яна мне дапамагла рабіць. Пасля мы пераехалі ў Польшчу, і да бабулі ў Зэльве я прыязджаў на летнія вакацыі кожныя два гады.

— Якой яна была як паэтка, мы можам адчуць з яе вершаў. А якой яна была як бабуля?

— Яна была вельмі цёплая і мілая, мудрая, старалася выхавачь мяне вартым чалавекам, вучыла мяне, як рабіць тое ці гэта. Я заўсёды вельмі-вельмі чакаў, каб прыехаць сюды да бабулі. Яна сілкавала мяне адначасова і духоўна, і інтэлектуальна. Яна вучыла мяне любові, каханню — каб людзі любілі сябе ды іншых, каб людзі казалі праўду, і гэтая праўда была даступная для ўсіх. Нічога кепскага яна не вучыла, нічога кепскага не пісала ў сваіх вершах, выступала толькі супраць тых, хто казаў няпраўду.

— Не ў кожнага чалавекі бабуля і паэтка, а тым болей — такая спынная паэтка. Ці адчувалі вы гэта?

— Тое, што яна спынная паэтка, адчуваў — асабліва ў яе дзень на-

— Бары-ы-ы! Бо-о-ра! Злязь з даху, не ганьбі бацьку!

Шаснаццацігадовае хлопец, светлавалосы, гаварыў — мара ўсіх дзятчатак — сядзіць на даху трохпярэвога дома з кампаніяй такіх жа шалапутаў, з гітарай у руках, і, паглядваючы на бацьку зверху ўніз, залістае рагоча...

— Барыс, я табе апошні раз паўтараю... Гэта наш дворык у райцэнтры ўзору 70-х. Два трохпярэвова дамы і адзін двухпярэвова. Яблыні ля кожнага пад'езда, чырвоныя вярціні ў палісадніках, немудрагелістыя лавачкі пад вокнамі... Трохпярэвокі лічыліся «элітнымі» — іх пабудавалі ў сярэдзіне 60-х аднымі з першых, а ключы раздалі (у прамым сэнсе слова) маладым спецыялістам, настаўнікам і ўрачам, прадстаўнікам творчай інтэлігенцыі, кіраўнікам і чыноўнікам мясцовага ўзору. У нашым доме жылі галоўны пракурор і начальнік райаддзела міліцыі, дырэктар школы і загадчыца дзятчачага садка, намеснік кіраўніка банка і дырэктар Дома культуры... Тады мы, дзеці і падлеткі, надавалі гэтым малам значэння, дакладней, не надавалі ўвогуле. Свет складаўся з сусьпальных летніх раіч з зялёнай травы, якую ніхто ніколі не касіў, а толькі прымылілі, з гарачага пылу на дарозе, з трапяткага ценю старых таполяў і з сонечных праменюў...

Вечарам, разабраўшыся з большага з хатнімі справамі, людзі выходзілі на двор, і на лавачках становіліся ценя. Пераважнае большасць былі, як я цяпер разумею, маладымі. Ва ўсякім разе, ім яшчэ далёка было да таго ўзросту, калі зносіны становяцца раскошай. Хтосьці з мужчын выцягвалі на вуліцу табурэт, на якім адразу ж з'яўляўся шахматная ці шаашанная дошка, або даміно, або лато (памятаеце — такіа драўляная «бочачка» з лічбамі, якія трэба было ў «ўспялюю» цягнуць са скрынкі?). Жанчыны выходзілі ў хатніх халатках, спрс паркаваліся, аднолькава квяцішчы, прычым, вонкава жонка пракурора нічым не адрознівалася ад выхавальніцы дзятчачага садка, а выкладчыца сальфеджына з музычнай школы — ад загадчыцы ўнівермага... Што тут скажаць, залета былі часы!

На кунях за расчыненымі вокнамі нашыя скварчачка, кіпела і смаялася, пахі выплывалі на двор і канцэнтраваліся пад лавачкамі, казталі ноздры і зараз жа рабіліся прадметам абмеркавання і спрэчак (высвятлялі, якую прыправу трэба дадаваць у фарш, каб фрыкадэлькі атрымаліся думнымі, і на чым лепш смажыць бульбу, каб стала больш хрумсткай — на сметанковым масле ці на алеі!).

У двара не было сакрэтаў: падзеі, радасныя ці сумныя, адразу становіліся агульным набыткам. Сямейныя канфлікты, узаемаадносіны бацькоў і дзяцей, паездкі да мора і ў пянерскія лагеры, працоўныя дасягненні, набыванне рэчы — нішто не магло застацца ўбаку ад усеабдымнай увагі суседзяў. Я не кажу, што гэта было добра ці дрэнна. Гэта існавала, і ўсё. Неаждоўнась дзятчача — лустай хлеба, жменькай саі, слоікам варэння, апошнімі навінамі, настроем, марамі — была неад'емным складнікам жывога арганізма, што называўся дваром.

Па тэлевізары (без сумнення, чорна-белым) ішлі тры праграмы, і яны былі ў асноўным павучальнымі, а таму, за рэдкім выключэннем, сумнымі. Жыццё ж двара бурліла і іскрылася. Там спасцігаліся азы ўзаемаадносінаў, у тым ліку ўзаемаадноснаў полаў. Кожны ведаў, хто, з ким, калі і дзе сустракаецца, ці плануецца вяселле, а калі не, та якой прычыне. Барыс («Бо-о-ра!»), сын адзакнава работніка райвыканкама, лічыўся «гулякам», і ніводная кабетна не хацела бачыць «за ім» сваю дачку. Яго прычэльце Пеця, як казаў б цяпер, брутальны малады чалавек з рэльефнымі біцепсамі, зяляўся да маймі пухленькай Іны, дачкі начальніка міліцыі. Увесь двор ведаў, што Пятру нічога не свеціць. А Пеця ўпарта працяраў штаны на лаўцы пад інчыннімі вокнамі. І дабуўся сваёй: яна выйшла за яго замуж, праўда, на чацвёртым месяцы цяжарнасці.

Не падуміце, двор не быў злым ці зласлівым, крый Божа. Проста натуральнасць і непрычарошнасць тады яшчэ цаніліся вышэй за гламур — як у

вонкавым выглядзе, так і ў стасунках паміж людзьмі. Людзі гаварылі адно аднаму тое, што думалі, і не насілі за пазухай камяні. Можна было пагрукць у любяў дзверы і быць упэўненым, што атрымаць як мінімум шклянку гарбаты, талерку з гарачым супам і каштоўную парадку ў прыдчу...

Самае дзіўнае, што, сядзячы па вечарах на лавачках з дня ў дзень, з месяца ў месяц, з года ў год, людзі не надакучвалі адно аднаму. Безумоўна, нехта стаўлеў, нехта пераязджаў у іншыя дамы, атрымліваў іншыя кватэры. Але заставалася галоўнае — дух аднасці і любові. Так, менавіта любові, якая панавала ва ўсім і асвятляла ўсё, і ў першую чаргу наша дзятчства. Свет, сіцуньты да памераў двара, яшчэ не падзяляў іх на багатых і бедных, заробкі былі невялікімі, але іх, як ні дзіўна, халапа. Людзі выконвалі сваю працу сумленна і не наракалі на «грашовы эквівалент», які за гэта атрымлівалі, не абмяркоўвалі зарплату — свае і тым больш чужыя. Яны — усё разам і кожны паасобку — будавалі нешта вялікае і светлае і ведалі, што пабудуюць. І калі не самі, то дзеці ўжо дакладна будучы збіраць «пляды» ўсёагульнага дабрабуйт...

...Сёння той дворык таксама існуе, але... існуе, хутчэй, у майёй памяці, куды нематчыма патрапіць, як нематчыма вярнуцца ў юнацтва. Цяпер ён уяўляе сабой заасфальтаваную пляцоўку і больш нагадвае стаянку для аўта. Палісаднікі, прысінчаны да самых сцен дамоў, з апошніх сілаў змагаюцца з наступленнем цывільзацыі. Але, падобна, не вытрымліваюць націску, сустрапаючы месца «алімпійскім горкам» і карлікавым дрэўцам з японскага саду... Яблыня засталася ўсюго адна. Сялета на ёй столькі яблышкаў, што галіны не вытрымліваюць і раней часу скідаюць плады на зямлю. Іх ніхто не збірае, нават на кампот. Навошта? За два крокі ад двара, у крамках і на рынку, і навалам — галандскія, кітайскія, польскія... Ляжаць тыднямі на прылаўках, зікачэць васковымі бакамі і не псуюцца...

Трава, а дакладней, газон застаўся толькі ў самым кутку двара. На гэтым лапціку дзеці часта ставяць «палатку» — невялікі раскладны сінтэтычны «дамок» ярка-ружовага колеру — і сядзяць у ім, уяўляючы, напэўна, іх пяходных умовах.

На лавачках пуста. Магчыма, таму што дрэвы, якія раней сабілі побач і ў сплякюты дні ўтваралі цень, сёння расечаны. А можа і па іншай прычыне. Людзям няма калі расседжываць, іныя занятыя. Спачатку — асноўнай працай, потым падрацоўкай. Прычым, гэта дзятчача не толькі малады. Пенсіённы таксама шукаюць дадатковы заробак, таму што жыць на адну пенсію вельмі праблематычна. Уладкоўваюцца хто куды можа — вяртаўнікам, будаўнікам, прыбыральшчыцамі, гадзёршчыцамі... У краму, у школу, у лясно... Знайсці «месца» ў невялікім райцэнтры няпроста.

Безумоўна, калі б гэта было магчыма, сталыя людзі з радасцю абвішліся б і без дадатковага, часам мізэрнага, заробку. І цалкам задалову б невялікіх утульных дамок, прыстойны аўтамабіль і маленькі недарагі рэстаранчык пад докам, дзе можна было б пасядзець не толькі па вялікіх святах, а проста так.

Калі б гэта было магчыма...

А мне часам кр'юндна глядзець на пусты двор і пустыя лавачкі... Кр'юндна за сваіх бацькоў, за былых суседзяў, за іншых людзей, які працавалі ў 70-х, 80-х і 90-х і якія працягваюць працаваць цяпер, каб забяспечыць сабе «пражытковы мінімум» — той, за які спрадуўі можна было б прахрыць... І яшчэ адкладваюць унукам на вучобу. І гнуща на агародзе. А сардэчны боль «задаўчы» валідалом, таму што на іншыя лекі грошай ужо не застаецца.

Прынамсі, змяняецца не толькі мой двор — змяняецца свет. Калектывізм, індывідуалізм, глабальнась... Недавытворчасць, перавытворчасць, канцэнтрацыя капіталу... Дні і гады не проста бягуць, а мігваюць. Але адзінае, усё мне па-спраўдому шкада, — гэта кр'юнкнага, чыстага стану душы летнім ранкам майго дзятчства, калі яшчэ была жывая мама, а бацька быў маладым. Калі свет здаваўся сатканым з сонечных промняў, а дрэвы былі вялікімі...

Наталія КАРПЕНКА.



ЯК АДАМ МАЛЬДЗІС УРАТАВАЎ АРХІЎ ЛАРЫСЫ ГЕНІЮШ

Адам Іосіфівіч — сіцпы чалавек. Аднак менавіта яму мы павінны сказаць дзякуй за тое, што цяпер у Цэнтральнай навуковай бібліятэцы Акадэміі навук Беларусі захоўваюцца архіў Ларысы Геніюш. Адам Мальдзіс прыгадавае, як гэта было.

— Назаўтра пасля пахавання Ларысы Геніюш у 1983 годзе раздаўся трывожны званок з Зэльвы. Аказваецца, мэр горада вырашыў выявіць усю крамолу ў доме Геніюш у самастойна. Завяўся туды з цэлым штатам машыністак і натарыусаў, якія спешна пачалі складаць вопісы ўсіх кніг і рукапісаў. Паўчуні пра ўсё гэта, я ліхаманкава пачаў кеміць, што ж рабіць. Ламалася задума выратаваць архіў заўсёды прайшло ў галаву; трэба паведаміць нашаму сумленнаму Алесю Адамовічу — ён сабраў з сакратаром ЦК па ідэалогіі Аляксандрам Трыфанавічам Кузьміншым. Толькі той у стане думкі дзейноў камаанду ў Зэльве. Адначасова праз прэзідэнта АН БССР Мікалая Барысевіча, таксама сябра Адамоўна, паднялі на ногі акадэмічную бібліятэку і гараж. Неўзабаве нас ужо чакаў маленькі аўтобус... І вось мы заходзім у пачарнелую ад часу і дажджыку хату Геніюш. Работа — у поўным разгары: на падлозе вялікая рупка і дзямкі, бо як іх апісаваць — не ведаюць, сардэчныя. Мэр, пабачыўшы чужынцаў, скамадаваў: «А ну, вон отсюда, здесь совершается серьёзное разоблачение!»

У адказ на гэта я, стрымліваючы сябе, спакойнае кажу яму: — Перш чым мы выйдзем, пазваніце, калі ласка, свайму першаму сакратару райкама партыі. Яму ўжо наступіла ўказанне ад сакратара ЦК. Спецыяльна для вас, шануюшыя!

Нешта ў майёй інтанцыі ўсё ж прымусіла яго набраць нумар першага. Спачатку кіпеў, потым пачаў згодна ківаць галавой. Урэшце прамармытаў: — Все, девчата, пошли по своим местам. Оказывается, они тоже советские, только с высшим заданием.

Усе кнігі і рукапісы ўмясціліся ў сямі мяжах, лясчанымі па кутках лакавітым, ужо райвыканкамаўскі, а не паслявольныя пячатакмі. І хоць спыніў на выезде нас грозны міліцыянер, кінуўся пярэваць нелегальны груз. Але я ўпэўнена сунуў яму пад нос членскі білет Саюза пісьменнікаў. На ім тады буйнымі літарамі красавалася: СССР. І дадаў: — Со спещданіям возвращаемся. Торопимся.

У той жа дзень мяні былі згружаны ў сховішча акадэмічнай бібліятэкі. Для карыстання даследчыкаў. Значная частка іх ужо апублікавана.

Глеб ЛАБАДЗЕНКА. Фота аўтара.

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Сканворд з 15 пазіцыямі для пошуку слоў. Уключае ілюстрацыі і нумараваныя пазіцыі.

Каця выступіць на «Дзіцячай Новай хвалі»

— Я хачу быць на сцэне, нават калі для пачатку прыйдзеца яе мяць! — шчыра прызнаецца 14-гадовая Каця Мурашка...



У фінале міжнароднага конкурсу беларуска будзе спяваць пад псеўданімам Каця Юнэава. Дзіцячы выступіць ва ўзроставай катэгорыі 13—15-гадовых і выканае песню «Я веру».

У сваю чаргу старшыня «Дзіцячай Новай хвалі» кампазітар Ігар КРУТЫ прызначае, што дзіцячы варыянт «Новай хвалі» пазічаны варыянт «Новай хвалі» пазічаны варыянт «Новай хвалі».

Сёлета ў паўфінале дзіцячага конкурсу было заяўлена 89 удзельнікаў, сярод якіх і чатыры беларускія: магіляўчанкі Кацярына Мурашка і Паўліна Клішкова.

Ілья ЛАПАТО.

ПРЫНЦЭСА АДКАЖА ЗА ЯХТУ, А ПРЭЗІДЭНТ — ЗА БУЛАЧКІ

У Еўропе разгарэліся адразу два скандалы вакол высокапастаўленых асобаў. Шведы падразаюць сваю любімую прынцэсу Вікторыю ў карупцыі.



А новаму прэзідэнту Германіі Крысціяну Вульфу давядзецца адкажаць за... булачкі. «Зялёныя» высветлілі, што пераехаўшы ў берлінскую прэзідэнцкую рэзідэнцыю з Ніжняй Саксоніі, дзе Вульф быў прэм'ерам, ён працягвае заказваць да стала ніжнесаксонскія хлеб і булачкі з Гаювера.

ПЕНСІЯНЕРЫ: НАС НЕ ДАГОНЯЦЬ!

Пенсіянеры, якія жывуць у адным з дамоў састарэлых у Германіі, сталі ўдзельнікамі рок-групы. Агульны ўзрост членаў калектыву складае 2203 гады.

ШТО ТЫ ТУТ, ЦІ МЯСЦОВЫЯ ПА-АЎСТРАЛІЙСКУ

Наведвальнікі пляжа горада Дарвіна (Аўстралія) сталі ахвярамі нападуў буйной каля метра ў даўжыню — рыбы.



Па словах відэаочыўца, рыба праследуе купальшчыкаў, пхае іх і кусаеца. Аўстралійцы мяркуюць, што рыба нападзе на наведвальнікаў пляжа, імкнучыся абараніць сваю тэрыторыю пасялення.

Замор'е



Хвіліну і 11 секундаў. Олдхэм з'яўляецца нараджэнкам горада Перт — сталіцы штата Заходняя Аўстралія. На працягу ўсяго заплыў ад горада Дура (Вялікабрытанія) да Кале (Францыя) ён суправаджаў лодка з асабістым трэнерам.

СЁННЯ

Табліца з паказаннямі ўзходу і захаду сонца ў розных гарадах Беларусі.

Месяц

Першая квадра 16 жніўня. Месяц у сузор'і Шаляў. Імяныны: ПР. ПЕРШЫ СІПАС (Макавей), Аляксандра, Дзімітрыя.

ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»:

«Дзіцячая Новая хваля» — міжнародны конкурс юных выканаўцаў, створаны ў 2008 годзе па прыкладзе аналагічнага дарослага конкурсу. У «дзіцячым» яго варыянце ўдзел бяруць дзеці ва ўзросце ад 8 да 15 гадоў.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

КУЛІНАРНЫЯ НАТАТНІК

Кабачкі

Каларыйнасць маладога кабачка — усяго 16 ккал, так што налягаць на гэтую карысную лёгказасваляльную агародніну можна без страху набраць лішнюю вагу.



Спатрэбіцца: кабачкі — 700 г, 1 цыбуліна-рапка, алей — 2 ст. лыжкі, вада (або курныя бульён) — 300 мл, 2 зубкі часнаку, кефір (або натуральны ёгурт) — 500 мл, зеляніна (базіль або мята, зялёная цыбуля, кроп), 1 лімон, перац, соль.

Цыбулю дробна нарэзаць і абсмажыць у алеі ў глыбокай патыльні, дадаць нарэзаную кабачкі (акрамя аднаго), праз 3 хвіліны ўліць ваду (бульён), варыць да мяккасці. Астудзіць. Узбіць у блендэры разам з часнаком, змяшчаць з кефірам, лімонным сокам і дробна насечаным зелянінам, пасаліць і паперчыць на смак.

Рулэт з цукіні, фаршыраваны рысам. Спатрэбіцца: 2 цукіні, 200 г адварнога рысу, 40 г сметанковага масла, 50 г мукі, 300 мл малака, 4 яйкі, 100 г надзёртага сыру, 100 г тваару, 100 г свежых грыбоў, алей, 1 ст. лыжка здробненага кропу і пятушкі, чорны перац, соль.

Разгарэць духоўку да 200 °С. Растапіць у патыльні сметанковае масла, дадаць муку, памешваючы, прагрэць масла з мукой 1-2 хвіліны. Увесці, пастаянна памешваючы, усе старана змяшчаць. Разгарнуць рулет, выкладзі на яго начынку, раўнамерна размеркаваць і зноў згарнуць у рулет. Падаваць рулет можна з лісцем салаты.

Пірог з цукіні. Спатрэбіцца: 2 цукіні або кабачкі сярэдняга памеру, 200 г мукі, 1 пачка разрыхляльніку, 4 яйкі, 140 г цукру, 50 г фісташак, 30 г грэцкіх арэхав, 1 ч. лыжка сухога імбіру, зярнятыкі з 6 семачак кардамону, 150 мл аліўкавага алею, 1-2 ст. лыжкі цукровай пудры.

Духоўку папярэдне разгарэць да 180 °С. Узбіць цукар з яйкамі. Не перастаючы ўзбіваць, дадаць імбір, зярнятыкі кардамону і аліўкавы алей. Надзець на тарцы цукіні. Змяшчаць мукі з разрыхляльнікам. Увесці да яйкаў цукіні і мукі, вышмаваючы ўсё ў камбінае на невялікай хуткасці. Выкладзі цеста ў форму, змазаную алеем, і выпякаць пірог 45-55 хвілін.

Пына Адамаўну ПРЫШЧЫК з в. Мілевічы з днём нараджэння вінушоў яе сябры. Жадаем моцнага здароўя, яркага агенчыку ў ваках, дабрабыту ў сям'і і матэрыяльнага дастатку. Заставайся маладой на доўгія гады.

Паважаную і дарогую Зінаіду Уладзіміраўну ВЯРЭНІЧ з в. Леніна вінушам з 55-гадовам юбілеем! Жадаем моцнага здароўя, сямейнага дабрабыту, павягі і любові родных і блізкіх, натхнення ва ўсіх справах.

Сардэчна вінушам з днём нараджэння Лідзію Івануна КАЗЛОВУ. Жадаем моцнага здароўя, добрага настрою, шчасця, радасці, поспехаў, разумення.

Родныя.

ЁН ТОЛКІ ПРЫНЦЭСУ ШУКАЎ...

Шэф-кухара рэстарана Осака, размешчана ў горадзе Давенпорт (штат Аёва, ЗША) аштрафавалі на 335 долараў за тое, што падчас падрыхтоўкі ўстаноў да прыёму наведвальнікаў ён цапаў, аблізваў і засоўваў сабе ў рот жаб.

Пра тое, што шэф-кухар Крыстофер Турла цапаў і аблізваў жаб, інспектарам санітарнай службы стала вядома пасля таго, як яны правялі праверку ў рэстаране і знайшлі ў запісам камер відэазапісы.

14 жніўня

1385 год — у Крэўскім замку (зараз Смаргонскі раён) заключана Крэўская унія, дзяржаўны саюз паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Польскай. Крэўскую унію падпісалі вялікі князь літоўскі Ягайла, князь трокскі Скіргайла, князь літоўскі Лугвен, ноўгарад-северскі Карыбут, трокскі і гродзенскі Вітаўт.

Усім імяем!

— Дарогая, што табе падарыць на дзень нараджэння? — Футра норкавае, разумела! — А навошта табе летам футра? — А да зімы мы з табой, можа, пасварымся і развітаемся. Дзе я яшчэ такога дурня знайду? — Глядзі сабе што-небудзь не прывязі, тата! — У парку на лаўцы сядзіць мужык і есць бутэрброд. На галіцы прама над ім гутараць два верабі! — Пачакаем яшчэ тры хвіліны. Добра? — Добра, але калі ён за гэты час нічога нам не дасць, тады ён пазнае нас з іншага боку!

ВАРТА ПРЫСЛУХАЦА

Як выбраць заварачны чайнік

Каб чаёванне ператварылася ў сапраўднае задавальненне, добрага чаю недастаткова. Патрэбны яшчэ і добры чайнік!

А добры чайнік — гэта той, што выбараны з адпаведнага матэрыялу, мае сітца ў пачатку носіка, падыходзіць вам па аб'ёме, трымае кроплі, трымае накрывку, мае дзірку ў вачку для выхладу пары і пры гэтым вельмі і вельмі падабачна.

1. Сітца ў пачатку носіка. У пачатку носіка абавязкова павінна быць сітца, якое перашкаджае чайнакам патрапіць у кубак. Пры выбары чайніка зніміце накрывку і зазірніце ўсередзіну. Самы лепшы варыянт — калі замест адной дзіркі вы ўбачыце некалькі, прычым даволі буйных. Дробныя будучы забіваць чайным лісцем.

2. Аптымальны аб'ём. Вылічыце яго даволі проста — аднаго заварвання павінна хапіць на адно паўнавартае чаёванне, ваша або вашай сям'і (у залежнасці ад таго, на колькі чалавек вы разлічваеце). Пасля гэтага ў чайніку нічога не павінна заставацца — каб не было спакусы іціць стары чай. Для аднаго чалавека звычайна досыць аб'ёму ў 300 мл.

3. Чайнік трымае кроплі. Гэта значыць, што адразу пасля таго, як вы спынілі наліваць заварку, яна павінна перастаць ліць і не капачыць у сподак або на абрус. На жаль, чайнік за «нетрыманнем» становіцца цяпер усё больш, прычым яны настолькі прыгожыя знешне, што іх вельмі цяжка не купіць.

4. Надзейная накрывка. Яна павінна шчыльна трымацца на чайніку. Для гэтага ва ўсходніх чайніках накрывку ўтоплення і маюць шырокі ўнутраны абодок, які надзейна ўтрымлівае гэтую дэталю ад выпадковых падзенняў. У еўрапейскіх мадэлях для той жа мэты служыць невялікі фіксатар на накрывцы.

5. Дзірачка для выхладу пары. У любой накрывцы чайніка павінна быць маленькая дзірачка. Дзе канкрэтна яна будзе — па цэнтры або з боку — не важна. З ёй дапамогай вы можаце праверыць, наколькі шчыльна прылягае накрывка чайніка. Для гэтага закрыйце чайнік і заткніце дзірачку на накрывцы пальцам. Пасля гэтага, прытрымліваючы накрывку, злёгка падзьміце ў носік чайніка. Калі накрывка шчыльна прылягае, то яна злёгка падскочыць.

6. Зручная ручка. Па шырыні далоні, напярэдняй формы, з пашырэннем у верхняй частцы.

Салон прыгажосці. Лімон ад вугроў. Гэтую парадку моцна ўзяць на ўзбраенне людзі, у якіх тлустая скура, часта з'яўляюцца вугры, колер твару вымушае чакаць лепшага, поры вельмі бачныя.

Спраўца з усім гэтым дапаможа такая маска: ва ўзбеты бялок дадайце некалькі кропляў лімоннага соку, нанясце сумесь на твар, а праз пятынаць хвілін змойце цёплай вадой. У якасці дапаўнення да маскі можна прыгатаваць ласэн: выцісніце сок з аднаго лімона і змяшчайце яго з мінеральнай вадой у суадносінах 1:1. Атрыманым ласэнам рэкамендуецца праціраць скуру 2-3 разы на дзень.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РОСАЛЬСКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРІЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШУЧЭНКА.

292 21 03, уласных карэспандантаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03. ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ: e-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адкажэнне за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Вываецтва Беларускай Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 2200113, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.310. Індэкс 63850. Зак. № 3948 Нумар падпісанні ў 19.30. П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12